

Пролетарію усіх країн, спілкую!

1946

28

ОБЯЗАТЕЛЬНА
ЭКЗЕМПЛАР

РАБОТНИЦІ
І СЯЛЯНІ

ВЫДАННЕ ЦК КП(б)Б

№ 2 МАЙ 1946

ВЫДАВЕЦТВА «ЗВІЗДА»



Якуб КОЛАС

У ЗАЛІ КРЭМЛЁУСКАТА ПАЛАЦА

Усё мне радуе тут вока
І поўніць сэрца цеплыней:
І постаць Леніна-прапорка,
Што даль вякоў раскрыў шырока
З яе прывабнай глыбіней;

І сад жывы нарадаў наших,
І рознамоўны ғоман іх,
Дзе дружбы слодыч поўніць чашы,
Дзе воля чуеца, бясстрашна
І сіла крохаў маладых.

А ў садзе тым—краса нарадаў,
Цвет многалікі і буйны—
Героі працы і паходаў,
Правёшых славу нашу ў годы
Праз дым, агонь і гром вайны.

Гудзе, як летам рой пчаліны,
Утульны, светлы зал Крэмля
У чаканні радаснай хвіліны,
Каб згледзець хоць на міг адзіны
Таго, аб кім пяе зямля,

Таго, хто мудрыя законы,
Даў нам для вольнасці, добра,
Таго, каму люд шле паклоны
І праслаўляюць міліёны,
Як бацьку і Правадыра.

СВЯТА Дафніс і Герасім

Урачыста і радасна сустрэлі Першае Мая і Дзень Перамогі працоўныя нашай краіны. Мільёны совецкіх людзей выйшлі дэманстраваць сваю гарачую любоў да совецкай Радзімы, партыі Леніна—Сталіна, вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна. Бязмежная радасць напоўніла сэрца кожнага совецкага чалавека. Нам ёсьць чаму радавацца!

Народы Совецкага Саюза ўпершыню пасля некалькіх год вайны сустрэлі Першае Мая—міжнароднае свята працоўных—ва ўмовах мірнага жыцця. Цаною вялікіх афяр і нястач заваявалі мы перамогу над ненавісным ворагам—нямецкім фашызмам і японскім імперыялізмам.

Вораг імкнуўся заняволіць нашу краіну, захапіць насы землі, фабрыкі і заводы, адабраць наша багацце, зрабіць нас сваімі рабамі, пазбавіць усяго, што мы заваявалі чэснай і самаадданай працай. Пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і вялікага Сталіна совецкі народ у жорсткай барацьбе з ворагамі адстаяў чесць, свабоду і незалежнасць сваёй краіны.

Год таму назад доблесная Чырвоная Армія ўзяла сцяг перамогі над Берлінам і завяршила разгром гітлераўскай Германіі. Пратоўныя атрымалі магчымасць перайсці да мірнага соцыялістычнага будаўніцтва, да залечвання цяжкіх ран, нанесеных вайной народнай гаспадарцы.

З вялікім інтынсівам узяўся совецкі народ за творчую работу. Першую мірную вясну мы сустрэлі са значымі поспехамі. З руін і папялішчаў узнімаючы гарады і вёскі. Уступаючы у строй усё новыя і новыя фабрыкі і заводы, аднаўляючы культурныя і навучальныя ўстановы.

У прынятых на сесіі Вярхоўнага Совета СССР Законе аб пяцігадовым плане аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі Саюза ССР начартана праграма далейшага росту вытворчых сіл нашай Радзімы, умацавання яе магутнасці, палепшання матэрыяльна-бытавых умоў працоўных. Вось чаму рабочыя, сяляне і інтэлігенцыя нашай краіны сустрэлі пяцігадовы план, як баявую праграму, якая адпавядае іх марам, жаданням, жыццёвым інтерэсам.

Совецкі народ ставіць перад сабой задачу—на працягу пяці год не толькі аднавіць пацярпелыя ад вайны раёны, аднавіць даваенны ўзровень прамысловасці і сельской гаспадаркі, але і значна пераўзыйсці гэты ўзровень. Своечасовае выкананне паставуленых велізарных задач патрабуе многа сіл і энергіі. Перамога ніколі не прыходзіць сама, яе неабходна заваёваць. Выкананць пяцігадовы план—гэта азначае, што ўжо цяпер, штодзённа, падэкадана і штомесячна трэба выконваць

вытворчыя заданні. Так і паступаючы перадавікі вытворчасці і сельской гаспадаркі.

З кожным днём усё шырэй і шырэй разгортаеца соцыялістычнае спаборніцтва па ўсяму неабсяжнаму Совецкаму Саюзу. Разам з усім совецкім народам працоўныя Беларусі аддаюць усе свае сілы і веды на вырашэнне вялікіх задач аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі рэспублікі.

Дзесяткі тысяч стаханаўцаў і ўдарнікаў у чэсць Першага Мая і Дня Перамогі яшчэ вышэй узнялі сцяг соцыялістычнага спаборніцтва.

Усенароднае свята перадавікі сельской гаспадаркі сустрэлі сканчэннем сяўбы ранніх культур. Пінская обласць першай па рэспубліцы правяла сяўбу ранніх збожжавых культур. Змагаючыся за высокі пасляваенны ўраджай, Нараўлянскі, Лельчицкі і Тураўскі раёны, Палескай обласці, на 27 красавіка выканалі план сяўбы ранніх культур.

Высокіх паказчыкаў у перадмайскім спаборніцтве дабіліся многія калектывы фабрык і заводаў. Менш чым за чатыры месяцы барысаўскі шклозавод імені Дзержынскага выканалі поўгадовы вытворчы план.

За 23 дні красавіка калектыву Пінскага запалкавага камбіната выканалі месячны вытворчы план на 105 процентаў.

Прадпрыемствы харчовай прамысловасці рэспублікі чатырохмесячнае заданне выканалі 19 красавіка на 102,1 процента.

Так змагаючыца працоўныя Беларусі за выкананне і перавыкананне вытворчых планаў першага года новай пяцігодкі.

Вялікі ўклад у справу перамогі над ворагам унеслі совецкія жанчыны. Не менш важную ролю адыгрываюць яны і цяпер, у мірны час. Усе свае сілы і энергію аддаюць совецкія жанчыны на замацаванне нашай перамогі ў вайне, умацаванне магутнасці совецкай дзяржавы.

Пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі і вялікага Сталіна совецкі народ пойдзе да новых бліскучых перамог. Не пакладаючы рук, ён будзе ствараць сваё цудоўнае будучае.

Добрасумленнай і самаадданай працай кожнага працоўнага паскорым наш імклівы рух уперад. Хутчэй залечым цяжкія раны, нанесеныя вайной, зробім наша жыццё радальным і шчаслівым.

Няхай жыве наша вялікая Радзіма—Саюз Совецкіх Соцыялістычных Рэспублік!

Няхай жыве Усесаюзная Комуністычная Партия (большэвікоў)!

Пад сцягам Леніна, пад вадзіцельствам Сталіна—уперад, да новага росквіту совецкай Радзімы, да поўнай перамогі комунізма ў нашай краіне!

Літак

А. ФЕДАСЮК

(З успамінаў падпольшчыцы)



Гэта было ў 1925 годзе, калі заходніяй областці Беларусі знаходзіліся пад ярмом польскіх памешчыкаў і капиталаў. Кобрынскі падпольны раённы камітэт комуністычнай партыі Заходніяй Беларусі вынес пастанову — правесці дзень 1 Мая, як дзень міжнароднай салідарнасці працоўных усяго свету. Было вырашана

арганізаваць і правесці ў горадзе Кобрын першамайскую дэманстрацыю рабочых і сялян навакольных вёсак пад лозунгамі непрыміримай барацьбы з эксплаатацыяй, з нацыянальным і соцыяльным гнётам, за вызваленне Заходніяй Беларусі з ярма польскіх памешчыкаў і капиталаў.

Дзень 1 Мая быў тады не нядзельны, але, не гледзячы на гэта, з самага ранняя пачалі сякацца ў цэнтр горада з усіх бакоў адзінкамі і групамі сяляне — дарослыя і моладзь. Яны былі апрануты па-святочнаму, у прыўзнятых настроі. Адчувалася, што ў горадзе павінна было быць нешта асаблівае.

Польская паліцыя была на старожы. Яна таксама бачыла, што такая маса людзей сабралася ў горадзе ў дзень Першага Мая не выпадкова. Хоць паліцэйскія і тайныя агенты ўвесь час і ў значна большай колькасці, чым гэта бывала ў звычайнія дні, шныралі сярод народа, аднак відаць было, што аб першамайскай дэманстрацыі яны нічога не ведаюць.

Роўна ў 1 гадзіну дня на рыначнай плошчы сабралося многа людзей. Над іх галовамі ўзвіўся чырвоны сцяг. Нехта крыкнуў: «Няхай жыве Першое Мая!». У многіх умомант паявіліся на грудзях чырвоныя банты. Дэманстранты з рэволюцыйнай песней «Смелю, товарищи, в ногу» рушылі да турмы, дзе сядзелі палітычныя зняволеныя.

Паліцыя ад нечаканасці разгубілася і спачатку абмежавалася тым, што ішла па абодвух баках дэманстрантаў і сачыла за най-

больш актыўнымі, каб арыштаваць іх. Дэманстранты ішлі шчыльнымі радамі, каб паліцэйскія не моглі вырваць з іх радоў таварыша. Асабліва моцна ахоўваўся сцяганосец.

Дэманстрацыя рухалася з рэволюцыйнымі песнямі, лозунгамі і чырвонымі сцягамі мінут дваццаць пяць.

Раптам насустрач выехаў велізарны атрад коннай паліцыі, які з усяго разгону ўрэзаўся ў калону дэманстрантаў. Конны атрад імкнуўся дапамагчы пешым паліцэйскім разагнаць дэманстрацыю, забраць сцяг, арыштаваць сцяганосца і найболыш актыўных таварышоў. Паліцэйскія, як раз'юшаныя сабакі, кідаліся на людзей, але кожны раз яны сустракалі супраціўленне з боку дэманстрантаў.

Чырвоны сцяг і сцяганосца ўдалося выратаваць, жанчынам далі магчымасць разыйсціся. Паліцэйскія арыштавалі ўсяго некалькі таварышоў, якія потым былі асуджаны да двухгадовага турэмнага зняволення.

Так святкавалі Першое Мая ва ўсёй Польшчы.

З таго часу з года ў год польская паліцыя яшчэ больш рыхтавалася да таго, каб не дазваляць святкавання рабочымі і сялянамі Першага Мая. Як напярэдадні, так і ў дзень свята гарады Заходніяй Беларусі былі наводнены велізарнай колькасцю паліцэйскіх, шпікаў і жандармерыі.

Але, не гледзячы на праследванні, турэмныя зняволенні, усюды дзень 1 Мая адзначаўся, як дзень баявой салідарнасці працоўных.

...Першое Мая ў 1946 годзе працоўныя заходніх абласцей Беларусі адзначылі ва ўмовах пераможнага завяршэння вайны, калі на заўсёды пакончана з гнётам польскіх капиталаў і памешчыкаў, з нямецкімі захопнікамі, якія хацелі заняволіць народы Савецкага Саюза.

Працоўныя заходніх абласцей БССР сустрэлі вялікае свята ў адзінай дружнай сям'і народу Савецкага Саюза, яшчэ шчыльней згуртаваўшыся вакол большэвіцкай партыі і любімага правадыра народаў таварыша Сталіна.

Ад Сталінграда да Берліна

В. ПАЛІКАРПАВА

Радзіма наша адзначае 9 мая—Дзень Перамогі. Прайшоў год творчай працы ў мірных умовах. Але баявыя дзеянні, подзвігі наших байцоў і камандзіраў ніколі не забудуцца.



В. Палікарпава.

Я таксама з'яўлялася ўдзельніцай Вялікай Айчыннай вайны. Не ўтою — вельмі ганаруся, што ў вызваленні Радзімы ёсць і мяя, няхай нават і маленская, заслуга.

Сёння мне таксама ёсць аб чым успомніць. Таму і хочацца крыху расказаць аб сваіх баявых справах, аб нашым бытам франтаўым жыцці.

Я — радавы воін нашай доблеснай Чырвонай Арміі. Прайшла шлях ад Сталінграда да Берліна. І заўсёды, дзе-б я ні была, мяне ні на хвіліну не пакідала думка аб роднай Беларусі, з яе прыгожымі лугамі і лясамі, аб нашым Мінску, дзе я працавала да вайны.

Як цяпер памятаю крывяпраплітныя байці пад Сталінградам. Немцы, як зверы, рваліся да гэтага горада-крэпасці. Любой цаной яны хадзелі зламаць яго супраціўленне. Тоны бомб скідаў вораг. Бушавала полымя, свісталі кулі, міны, рваліся артылерыйскія снарады. Скрозь страшэнны агонь ішлі нашы воіны ўперад на ворага. У гэты перыяд я і атрымала сваё першае баявое хрышчэнне.

Я служыла ў зенітнай роце гвардзейскага авіяцыйнага палка. Была наводчыцай першага нумару. Гараачыя гэта былі дні. Аднойчы наляяцела на нас вялікая група варожых самалётаў. Трэба было адбіць налёт. Вораг выявіў

месца заходжанне нашага разліку і пачаў скідаць бомбы. Яны рваліся зусім блізка ад нас. Мы паспяхова адбліці налёт немецкіх сцярвятнікаў, рассеялі іх агнём сваёй артылерый і яны прымушаны былі раскідаць свой груз па полі, не прычыніўшы нам ніякіх страт.

А ці-ж гэта адзін выпадак!

Былі і вельмі цяжкія хвіліны. Іншы раз так блізка была ад цябе смерць... Але совецкія людзі выстаялі. Мы цвёрда верылі ў перамогу, ведалі, што з намі Сталін, а дзе Сталін — там перамога. У гістарычным разгроме немцаў пад Сталінградам чырвоныя сокалы нашага гвардзейскага палка адигралі вялікую ролю.

Мы рухаліся ўсё далей і далей на захад. У вызваленні многіх гарадоў удзельнічаў наш полк. Я выконвала не толькі сваё асноўнае заданне. У цяжкай баявой абстаноўцы ўсё даводзілася рабіць. Часта дапамагала рыхтаваць у палёт самалёты — падвешвала да іх бомбы, набівала патроны.

... Вось мы і ў фашысцкім лагаве. Над Берлінам — сцяг перамогі. Гэта радасная, хвалюючая падзея. Яна астанецца ў памяці на ўсё жыццё. На перадавой лініі ў Дзень Перамогі было асабліва ўрачыста. Трэба было бачыць твары байцоў і камандзіраў, каб зразумець усю глыбіню іх пачуцця, іх радасць і гордасць за сваю вялікую Радзіму.

Нядаўна я дэмабілізавалася з арміі. Прыехала ў свой родны горад. Крыху адпачыўшы, прыступіла да работы. Працую поварам. Стараюся ў працы, як і ў баі, быць перадавой.

ПЕРАМОГІ ДЗЕНЬ

Эдзі АГНЯЦВЕТ

Пройдуць доўгія стагоддзі,
Зменіца зямлі ablіча,
Будзе казкай у народзе,
Песняй мудрай, герайчнай —
Гэты дзень.

I на вуліцах, адзетых
У граніт і мармур стромкі,
I ў садах, і плошчах светлых
Будуць адчуваць патомкі
Гэты дзень.

Месяц май прыносіць будзе
Краскі на магілы паўшых.
Свет ніколі не забудзе
Слаўнай смерцю здабываўшых
Гэты дзень.

Покуль ішасце людзям свеціць,
Покуль праўда ёсць на свеце,—
Будзе жыць вялікі геній,
Што прынёс для пакаленняў
Гэты дзень.

СЛАВА АДВАЖНЫМ!



М. Б. Осіпава.



Н. В. Траян.



Е. Г. Мазанік.

Марыя Барысаўна Осіпава—Герой Савецкага Саюза. Знаходзячыся ў тылу ворага, вяла актыўную дыверсійную работу. Яна дапамагала савецкім грамадзянам вырвацца з няволі, не аднаму воіну Чырвонай Арміі выратавала жыццё. Марыя Барысаўна, рызыкуючы сваім жыццём, выконвала важныя дзяржаўныя заданні. У тылу ворага яна арганізавала группу падпольшчыкаў, якія праводзілі вялікую работу сярод насельніцтва, узнімалі беларускі народ на барацьбу з нямецка-фашысткімі захопнікамі. Многа рознай зброі і медыкаментаў было перапраўлено тав. Осіпавай партызанам. Часта на вуліцах Мінска паяўляліся лістоўкі з заклікам узнімацца на барацьбу з акупантамі, сярод насельніцтва распаўсюджвалася совецкая літаратура. Гэта выконвала Марыя Барысаўна Осіпава,

Надзежда Віктараўна Траян—Герой Савецкага Саюза, партызанка.

Верная дачка беларускага народа Надзежда Траян па закліку вялікага Сталіна адразу ж улілася ў рады народных месціўцаў. Разам з такімі-ж, як яна, храбрымі і самаадданымі беларускімі людзьмі, не пажадаўшымі схіліць сваёй гордай ішчаўцаў. Разам з такімі-ж, як яна, храбрымі і самаадданымі беларускімі людзьмі, не пажадаўшымі схіліць сваёй гордай ішчаўцаў.

Аднойчы камандзір партызанскае атрада выклікаў да сябе Надзежду і сказаў:

— Табе даручаецца вельмі адказнае заданне. Бярэшся за яго?

— Так,—проста адказала дзяўчына.

Праз некалькі дзён у Мінску, пры праверцы документаў, Надзежда была арыштавана. Ей удалося ўцячы. Але ў ле-

се яна і яе таварышы трапілі на нямецкую засаду. Завязаўся бой. Двое партызан загінулі. Надзеждзе зноў удалося вырвацца. А ўвечары, у той-же дзень, яна рапартавала камандзіру аб выкананні задання.

Калі адгрымелі бай, Надзежда Траян зноў прыступіла да вучобы, якая была часова спынена вайной. Цяпер яна—студэнтка 4-га курса 1-га Маскоўскага ордэна Леніна медыцынскага інстытута. У яе заліковай кніжцы толькі добрыя і выдатныя адзнакі.

* * *

Елена Грыгор'еўна Мазанік—удзельніца Вялікай Айчыннай вайны.

За мужнасць, герайзм і бясстрашша пры выкананні баявых заданняў у тылу ворага Надзежда была арыштавана. Ей званне Героя Савецкага Саюза.



А. І. Маслоўская са сваім сынам.

Анна Іванаўна Маслоўская — Герой Савецкага Саюза.

Мужная, смелая, адважная, яна жыцця свайго не шкадавала для абароны маці-Радзімы. Калі над роднай Беларуссю навісла чорная хмара нямецкай акупацыі, маладая беларуская дзяўчына Анна Маслоўская пайшла

у партызанскі атрад, каб вагоны і звыш 100 нямецкіх помсіць ненавіснаму ворагу салдат і афіцэраў знішчыла за адабранае шчаслівае жыццё, за свабоду, радасць. Анна Маслоўская не адзін раз узарвала 270 рэек на перагоне чыгункі Паставы—Варапаева.

Тав. Маслоўская праводзіла партызан, узарвала трох эшалоны з жывой сілай і зброяй горада Паставы вялікую агівограда. Тры паравозы, 42 тацыйную работу.

Бясташная

I. САВІЦКАЯ

Надзя прачнулася ад страшнага выбуху бомб. З акна яна ўбачыла жудасны малюнак: ускраіна горада была ахоплена агнём, даносіўся крык дзяцей, плач жанчын. Здавалася, што паветра калышыцца ад бесперапыннага ўзрыва і візгу бомб. Гэта было ў Літве, куды яна паехала пагасціць да сваёй старэйшай сястры.

— Мама-ж асталася ў Магілеве. Там-жа сястра, брат. Хутчэй туды, да іх.

Як страшнны буран, усё змяталі на сваім шляху немцы. Звярыным, разбойніцкім поступам ішлі яны па нашай зямлі. Вялікае гора прынеслі совецкаму народу. Шыбеніцамі пакрылі свой шлях. Надзя бачыла як зверска знішчаў вораг народнае добро, паліў школы, рабаваў насельніцтва. З нянавісцю глядзела

дзяўчына на нямецкіх салдат і афіцэраў, якія, што шалёныя сабакі, бегалі па вуліцах роднага Магілава, тварылі бясчысты, здзекваліся над людзьмі. Глыбока затаіўшы ў сваім сэрцы лютую нянавісць да ворага, дзяўчына ўжо тады рашыла хоць чым-небудзь быць карыснай для Радзімы, не стаць перад ворагам на калені.

У гэтую цяжкую для Радзімы гадзіну ў яе якраз і выявіліся ўсе лепшыя, выдатнейшыя рысы совецкага грамадзяніна. Благародныя якасці, прывітыя школай, сям'ёй, раскрыліся іменна цяпер.

У горадзе аставацца жыць нельга было. Кожную хвіліну пагражала небяспека. Разам з усёй сваёй сям'ёй Надзежда Сазонава перехала ў вёску.

Аднойчы, ўначы, хтосьці пастукаў у дзвёры. Выйшла маці.

— Хто там?

— Свае, — пачулася адразу некалькі гласоў.

Маці баялася адчыняць дзвёры. Учора, у такі-ж самы час, у суседнюю хату ўварваліся немцы, забралі ўсё да ніткі, а гаспадара — старога, хворага селяніна павялі з сабой. Сям'я Сазонавых чакала сваёй чаргі. Вось чаму, як толькі раздаўся стук, твар мацеры зблізіў, з плачам прачнуліся дзеці — маленькая пляменнікі Надзі.

Стук настойліва паўтарыўся.

— Пачакай, мама, я пайду, — сказала Надзя.

За дзвярыма чуліся галасы.

— Па-руску размаўляюць, відаць сапрауды свае, — рашыла яна. Што будзе, то будзе...

— Заходзьце, — сказала дзяўчына, адчыняючы дзвёры.

У хату ўвайшло троє мужчын. Двоё з іх былі ў нямецкім адзенні. Усе ўзброены. Маці аж ускрыкнула.

— Не бойся, матуля. Ды не пужайцесь! Мы-ж свае.

Гэта былі партызаны. Сям'я Сазонавых сустрэла іх гасцінна. Даведаўшыся аб усім неабходным, цёпла развітаўшыся з гаспадарамі, партызаны пайшлі. Потым прыходзілі яшчэ і яшчэ... А праз некалькі дзён пайшла ў лес і Надзя. Каб не выклікаць падазрэння, маці



рашыла сказаць суседкам, што дзяўчыну павезлі ў Нямеччыну.

Для Надзі пачалося зусім новае жыццё. Тут яна, уласна кажучы, па-сапраўднаму даведалася ў чым сэнс яго, што такое Радзіма, наша совецкая зямля, нашы людзі. І хто-б мог тады, гледзячы на гэтую прыгожую белакурую дзяўчыну, стройную, як бярозка, з яшчэ амаль дзіцячымі плячыма, сказаць, што з яе вырасце бясстрашны воін, мужны і баявы разведчык.

У атрадзе да яе аднесліся недаверліва.

— Яе-б — на кухню. Які з яе салдат?! Дзе ўжо ёй там страліць?! Яна ад першага-ж выстралу спужаецца, — гаварылі партызаны.

Але Надзя была настойлівай.

— Ну, добра, дзяўчына. Будзеш хадзіць у разведку, — сказаў камандзір. Паглядзім.

Раніцой, пераапрануўшыся ў простае сялянскае адзенне, Надзя разам з двумя партызанамі — з такой-же маладзенькай, як і яна, дзяўчынай Тамарай і Барысам Васяніным накіраваліся ў адну з вёсак Магілеўскай обласці. Яны неслі кошыкі, напоўненыя прадуктамі. Ішлі нібы мяняць усё гэта. Трэба было, як гаварылі партызаны, «убраць» нямецкага стаўленіка, старасту вёскі М. Некалькі дзён «ахвонілася» за ім Надзя разам са сваімі таварышамі. Рызыка была надзвычайная. Небяспека пагражала кожную хвіліну. Аднак аперацыя была выканана бліскуча. Камандаванне вынесла Надзі і яе таварышам падзяку.

А колькі яшчэ раз хадзіла Надзя ў разведку! І заўсёды, якое-б ні было цяжкое заданне, яна паспяхова спраўлялася з ім.

Аднойчы Надзя разам са сваёй сяброўкай Тамарай пайшла выконваць важнае заданне. За некалькі кілометраў да вёскі іх затрымалі. Надзя праглынула запіску, якую павінна была перадаць сувязному. Ніякіх доказаў, здавалася, не было. Але дзяўчат не адпускалі. З вёскі іх павезлі ў Магілеўскую турму. Цесна прытуліўшыся адна да другой, дзяўчаты тут-же, у цёмным, брудным вагоне, пакляліся не сказаць ніводнага слова:

— Няхай заб'юць нас, але мы ні за што не выдадзім сваіх,—далі яны адна адной слова.

Калі месяца праседзелі яны ў турме. Ні катаванні, ні здзекі — нішто не зламала духу маладых патрыётак. Надзя бачыла, як паміралі людзі, ведала, што тут, за сцяной, амаль побач з ёю, сядзіць яе брат — Анатолій, якога вось-вось расстраліяць... Ведала, што ў гэтай-же турме сядзяць ні ў чым не вінаватыя дзеци аднаго з партызанаў. Аднойчы ў карыдоры яна сустрэла іх. Дзеци ведалі Надзю і таму адразу пазналі яе. Старэйшая дзяўчынка хацела нешта сказаць, але Надзя паспела ёй шапнуць:

— Ты мяне не ведаеш... І дзяўчынка ўсё зразумела.

Яшчэ больш узмацнялася ў Надзі нянявісць да ворага, у цяжкай абстаноўцы загартоўвалася яна, мужнела, яшчэ больш пачынала разумець жыццё.



Надзежда Сазонава за вучобай.

— Ці ты гэта, дачушка мая, — плачуны прыгаварвала маці, калі Надзя вярнулася з турмы дамоў. Дзяўчына так паходзела, так змянілася, што ледзь магла тримацца на ногах.

Праз некалькі дзён, як толькі крыху паправілася, Надзя зноў была ў партызанскім атрадзе. Яе лічылі загінуўшай. Таму, калі зноў з'явілася яна сярод сваіх былых таварышоў, у многіх — нават пажылых, бывалых воінаў — на вачах заблішчэлі слёзы радасці.

Не адзін раз удзельнічала Надзя ў баях. І заўсёды яе — маленькую і спрытную, некалькі падобную на хлопчыка, байцы бачылі ўперадзе. Аднойчы партызаны вялі бой па знішчэнню нямецкага гарнізона. Варожы агонь быў такі, што і галавы, здавалася, нельга падняць. Раптам раздаўся звонкі і знаёмы голас Надзі Сазонавай — «За мной!». Партизаны, натхнёныя прыкладам маладой патрыёткі, ринуліся ўперад. Яны паспяхова пераадолелі агнявую заслону і ўварваліся ў нямецкі гарнізон.

Вельмі любілі дзяўчыну партызаны. Любілі за храбрасць, мужнасць, за тое, што яна нароўні з мужчынамі несла на сваіх плячах усе цяжкасці вайны, любілі за яе благородную, прыгожую і чистую душу. У цяжкую хвіліну Надзя ўмела падбадзёрыць чалавека, для кожнага яна знаходзіла добрае, цёплае слова. Вельмі часта таму, ідуучы ў бой, партызаны пыталі:

— А Надзюша з намі?..

... Былая баявая разведчыца — партызанка Надзежда Сазонава цяпер студэнтка Мінскага педагогічнага вучылішча. Яна ўзнагароджана медалямі: «За отвагу», «Партизану Отечественной войны I степени», «За победу над Германией».

Клонаты

аб дзецих-сіротах

В. ПАНАМАРЭНКА

Калі трох год таму назад, яшчэ тады, калі бушавала польмія Айчыннай вайны, невялікая група жанчын—жонак адказных работнікаў—рашыла дапамагчы нашаму беларускаму ўраду ў яго клопатах аб дзецих, якіх у той час вывозілі з акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Дзеци прыбывалі ў Москву амаль штодзённа. Адтуль іх накіроўвалі ў спецыяльныя беларускія дзецичыя дамы ў Мардовіі. У большасці сваёй гэта былі дзеци, бацькі якіх загінулі ў баях за Радзіму. Таму хацелася з першых-жа дзён праявіць мацярынскія клопаты аб сіротах, цёпла і гасцінна сустрэць іх.

Перш за ўсё мы правялі збор сродкаў. Сабралі 16.450 рублёў. Для дзеци, якія накіроўваліся ў Мардовію, мы арганізавалі абеды, куплялі ім прадукты на дарогу, забяспечвалі цёплымі рэчамі. Усе дзеци атрымалі тады шарсцяныя світры, цёплую бялізну, наскі, панчохі, сукенкі. У часе пробывання дзеци ў Москве, мы знаёмлі іх з выдатнасцямі сталіцы, паказвалі кінокарціны. Многа пісем атрымалі мы з Мардовіі. Дзеци пісалі, што дні пробывання ў сталіцы нашай Радзімы даставілі ім мноства радасці. Яны дзякавалі за праяўленыя аб іх клопаты.

У пачатку 1944 года на адным са сходаў жанчын было прынята рашэнне аб дапамозе толькі што вызваленаму дзецичаму дому ў вёсцы Присна, Веткаўскага раёна, Гомельскай обласці. Советам жонак з дапамогай усіх жанчын быў праведзен дадатковы збор грошай і рэчаў для гэтага дома. Сваімі сіламі жанчыны арганізавалі пашыўку бялізны, касцюмы для хлопчыкаў і сукенак для дзеучынак. 600 падарункаў паслалі мы ў дзецичыя дамы пад новы год. З якой любоюю рыхтаваліся яны! Кожная з нас даставіць дзецим радасць.

У мінулым годзе па сваёй уласнай ініцыятыве совет жонак праверыў становішча дзецичых дамоў Мінска. Было выяўлена шмат недахопаў. Мы зварнуліся ў Соўнірком БССР з просьбай прыняць нас, каб расказаць як жывуць дзеци-сіроты. Нас запрасілі ў Соўнірком. Тут прысутнічалі многія кіруючыя работнікі і дырэктары мінскіх дзецичых дамоў. Пасля доўгай гутаркі аб становішчы дзецичых дамоў

была вынесена пастанова Соўніркома «Аб мерах па палепшенню забеспячэння дзецичых дамоў Мінска».

Цяпер становішча рэзка змянілася. Дзеци атрымліваюць добрае харчаванне, яны здаровыя, жыццерадасныя.

Праз газету «Советская Белоруссия» мы зварнуліся з заклікам да ўсіх жанчын БССР уключыцца ў вялікую і пачэсную работу па аказанию дапамогі дзециям, якія страйлі бацькоў. Жанчыны горача адгукнуліся на наш заклік, стварылі ў абласных цэнтрах і многіх гарадах советы жонак і разам з актывам дапамагаюць дзециям-сіротам. Такія советы створаны ў Магілеве, Гомелі, Мазыры, Маладзечна, Віцебску, Бабруйску.

Цяпер наш актыў у Мінску складаецца з 40 чалавек. Да кожнага дзецичага дома прымацаваны 2 жанчыны для пастаяннага нагляду і дапамогі. Да кожнага свята мы рыхтую дзециям падарункі, наладжваєм ранішнікі з удзелам народных і заслужаных артыстаў рэспублікі, а таксама і саміх дзеци. Напярэдадні Першага Мая выхаванцы дзецичых дамоў атрымалі світры, бялізну, ручнікі. Кожны з іх атрымаў першамайскі падарунак.

Вялікія клопаты праяўляюцца і аб дзецих, якія знаходзяцца на патраніраванні. Усе яны атрымалі адзенне і падарункі. При Цэнтральным Камітэце Чырвонага Крыжа мы арганізавалі дзяжурства членаў совета жонак. Праводзім яго тро разы ў тыдзень. Да нас прыходзяць жанчыны, якія ўзялі дзеци на выхаванне, жонкі загінуўшых воінаў. Кожнай з іх стараемся аказаць дапамогу.

Па просьбе совета жонак беларускі ўрад дазволіў нам правесці месячнік збору сродкаў у фонд дапамогі дзециям-сіротам. Разам з ЦК Чырвонага Крыжа арганізавалі базар, які даў у фонд дапамогі дзециям 1 мільён рублёў. За ўесь месячнік было собрана 2.500.000 руб.

Гэта далёка няпоўны пералік таго, што зроблена жанчынамі-актывісткамі. Мы ставім перад сабой мэту—дабіцца ўзорнага стану дзецичых дамоў, штодзённа праяўляць мацярынскія клопаты аб дзецих, бацькі якіх аддалі жыццё за шчасце, свободу і незалежнасць нашай Радзімы.



В. Г. Панамарэнка.

Лаураш Сталинскай прэсні

М. МОДЭЛЬ

Шаснаццаці гадовай дзяў-
чынай пачала свой творчы
шлях Ларыса Пампееўна
Александроўская. Ужо ў гурт-
ку мастацкай самадзейнасці
выявіла яна выдатныя
творчыя здольнасці будучай
актрысы. Былы мастацкі кі-
раунік самадзейнасці клуба
камандных курсаў, дзе супра-
цоўнічала Ларыса Пампееўна,
рэжысёр Л. М. Літвінаў, уснамінаючы пра першыя крокі
Ларысы Пампееўны на сцэне,
рассказвае:

— Салаўём нашым, любімі-
цай наших музыкальных ве-
чароў была Ларыса Александроўская. Памятаю поўзмрок
зала, некалькі соцені маладых,
коротка падстрыжаных
галоў і прагных вачэй, накіра-
ванных да сцэны.

У кофтачцы, упрыгожанай
нацыянальнай вышыўкай, вы-
ходзіць дзяўчына. Кучаравыя
валасы адцяняюць яе высокі
чисты лоб, вочы — вазёры блі-
шчаць ласковымі сінімі аг-
нямі. Паліліся хвалюючыя сэр-
ца народныя песні «Васіле-
чак», «Валёнкі», украінская
песня «Гандзя». Вочы ў слуха-
чу робяцца, як у дзяцей, што
слухаюць цудоўную казку.

Вялікая моц артыстычнай
прывабнасці, прыродная музы-
кальнасць, прыгожасць тэмб-
ра, глыбокая шчырасць, чала-
вечнасць і цеплыня выканан-
ня ўжо тады яскрава сведчылі
аб вялікім будучым гэтага ча-
лавека.

У далейшым творчым росце
Ларыса Александроўская ат-
рымала магчымасць вызна-
чыцца ў выкананні народ-
ных беларускіх, рускіх і укра-
їнскіх песен.

Самая шчырыя пачуцці спя-
вачкі былі адданы беларускай
народнай песні, якія яна сама
збирала, апрацоўвала сумесна
з нашымі кампазітарамі і з
натхненнем выконвала іх. Яна
спявала аб перажытых народ-
ных пакутах у стaryх дарэво-

люцыйны час, аб сонечнай ра-
дасці пачуцця вызваленага ча-
лавека, аб шчаслівай маладо-
сці Совецкай Беларусі, аб
светлых мірах юнакоў і дзяў-
чат. З глыбокім пачуццём яна
спявала песні «Восень», «Па-
лыночак» пра змрочнае міну-
лае беларускай вёскі, насыча-
нага задорным юмаром «Поль-

рускага жаночага характеру.
Вобразы Тацяны («Яўгеній
Анегін»), Лізы («Пікавая да-
ма»), Наташи («Русалка»), Яра-
слаўны («Князь Ігар»), Аксінні
(«Ціхі Дон»), уласобленыя
Александроўскай на белару-
скай сцэне, апавядалі гледачу
аб чыстаце душы рускай жан-
чыны.

Яркі вакальны талент і вялі-
кая сцэнічная культура Лары-
сы Пампееўны былі цалкам
адданы раскрыццю душэўнага
свялага і думак беларускай
жанчыны, харастру яе шчыра-
га кахання і высокароднасці
грамадзянскіх учынкаў. Воб-
разы Марысі («Міхась Пад-
горны») і Алесі («Алеся») ува-
ходзяць у залаты фонд бела-
рускага мастацтва.

На дэкадзе беларускага ма-
стацтва ў Маскве ў 1940 годзе
пісьменнік А. Талстой, праслушаўши оперу «Міхась
Падгорны», пісаў: «Вялікае
ўражанне пакідае народная
артыстка СССР і БССР Л. П.
Александроўская. У яе цудоў-
ны голас і вялікае сцэнічнае
дараванне».

Уся поўная натхнення дзей-
насць Л. П. Александроў-
ской — энергічнага пропаган-
диста беларускай народнай
песні і опернай артысткі —
мела велізарнае значэнне для
развіцця беларускай музы-
кальной і тэатральнай куль-
туры. Тав. Александроўская —
актыўны ўдзельнік напісання
першых беларускіх опер і
стваральнік выдатных вакаль-
на-сцэнічных вобразаў у бела-
рускім арыгінальным опер-
ным рэпертуары.

У суровыя дні Вялікай Ай-
чыннай вайны тав. Александроўская
натхняючай песней
клікала на бой за Радзіму.
Яна ў сэрцах чырвоных
войнаў, славных беларускіх
партызан сеяла нянавісць
да фашысцкіх вылюдкаў і
палкае жаданне адномсціць
ворагу за пакуты народа.



Л. П. Александроўская.

ку-Янку», «Бывайце здаровы»,
«Замуж пайсці трэба знаць»,
жартаўлівую «Чачотачку» і
чуллівую «Перапёлачку».

Неўзабаве пасля сканчэння
Мінскага музыкальнага тэхні-
кума і опернай студыі Ларыса
Пампееўна становіцца лепшай
артысткай Беларускага Дзяр-
жаўнага тэатра оперы і бале-
та, які пры яе актыўным удзе-
ле адкрыты у 1932 годзе. Александроўская выконвае галоў-
ныя ролі ў многіх операх:
Маргарыта — у оперы «Фауст»
Гуно, Кармэн — у оперы «Кар-
мэн» Бізэ. Вобразы рускай
жанчыны былі асабліва блізкі-
мі і роднымі чуламу сэрцу ар-
тысткі, якая вельмі глыбока
разумела нацыянальны дух

Яна — нястомны ўдзельнік шматлікіх канцэртаў у шпіталах, вайсковых злучэннях, на ваенных заводах. З канцэртнымі брыгадамі яна выезжала непасрэдна на фронт.

Народная артыстка СССР і БССР, лаурэат Сталінскай прэмii Ларыса Пампееўна Александроўская была ў мінулым годзе ў саставе дэлегацыі СССР на кангрэсе жанчын у Парыжы. Яна выступала на гэтым кангрэсе не толькі як грамадскі дзеяч і прадстаўнік жанчын Совецкай Беларусі, але і як выдатны дзеяч усяго совецкага мастацтва. Яе выступленні былі праслушаны з вялікай цікавасцю.

Будучы ў Парыжы, Ларыса Пампееўна дала некалькі канцэртаў. Яна спявала «Наш тост» Любана і народную песню «Што за месяц, што за ясны», арлю Далілы з оперы «Самсон і Даліла» Сэн Санса, Хабанеру з оперы «Кармэн»

Бізэ, беларускія народныя песні і рамансы совецкіх кампазітараў. У парыжскіх газетах былі надрукаваны поўныя захаплення водгукі. Вячэрняя газета «Се-Суар» пісала, што «выдатная беларуская спявачка Александроўская была сустрэта з энтузіязмам і вялікім захапленнем». «Юманітэ» паведаміла сваім чытачам, што «Александроўская — артыстка Мінскай оперы — з'яўляецца адной з найвялікшых актрыс Расіі».

Ларыса Пампееўна адыгрывае вялікую ролю ў развіцці беларускага мастацтва і культуры і ў вырошчванні нацыянальных жаночых артыстычных кадраў. Яна ўзначальвае цэнтр творчай думкі ў галіне беларускага тэатра—Беларускае тэатральнае таварыства, якое заклікала адыграць значную ролю ў далейшым уздыме нашага тэатральнага мастацтва.

Совецкі ўрад высока ацаніў бліскучы талент Л. П. Александроўскай і дастойна ўзнагародзіў яе за плённую творчую і грамадска-палітычную дзейнасць. Ей прысвоена званне народнай артысткі СССР і БССР. У часе дэкады беларускага мастацтва ў Мінску саюзны ўрад узнагародзіў Александроўскую ордэнам Леніна. За выдатныя дасягненні ў галіне вакальнага мастацтва Ларыса Пампееўна Александроўская была ўзнагароджана Сталінскай прэміяй.

Вялікую пашану і давер'е аказаў беларускі народ сваёй любімай спявачцы-саладою, выбраўшы яе дэпутатам Вярхоўнага Совета СССР. Дэпутат совецкага парламента — народная артыстка Ларыса Пампееўна Александроўская аддае свой талент і ўсю сваю энергію любімаму беларускаму народу, сладкай дачкой якога яна з'яўляецца.



Дэлегацыя Саюза французскіх жанчын у Мінску. На здымку (справа налева): члены дэлегацыі Саюза французскіх жанчын — Арлет Фено, Нар'ян Міле, Жанін Сайян, Андрэ Сэр і Клодзін Шома. Злева: народная артыстка СССР і БССР Л. П. Александроўская і А. Г. Свешнікова.

Дэлегацыя Саюза французскіх жанчын у Мінску

Чатыры дні гасціла ў Мінску дэлегацыя Саюза французскіх жанчын. У саставе дэлегацыі былі: Генеральны сакратар Саюза Клодзін Шома, Андрэ Сэр, Жанін Сайян, Нар'ян Міле і Арлет Фено.

Члены дэлегацыі наведалі Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Айчыннай вайны, беларускую карцінную галерэю, літаратурны музей імені Янкі Купалы, аўтазборачны завод, пабывалі ў дзіцячым доме, калгасе «Новы шлях». Дэлегацыя прысутнічала на спектаклі п'есы «Паўлінка» Янкі Купалы і оперы «Кармэн». Адбылася цёплая, дружская сустрэча гасцей з жанчынамі горада Мінска.

На гэтай сустрэчы з палкай, поўнай натхнення, прамовая выступіла Клодзін Шома. Ніжэй мы друкуем яе выступленне.

Дарагія прыяцелі!

З учарашняга дня мы знаходзімся ў вашай цудоўнай Беларусі. Мы знаёмімся з вашым жыццём, з барацьбой за свабоду і адраджэнне нашага Вялікага Саюза. Дазвольце падзякаўаць вас за цёплую, гасцінную сустрэчу.

Жанчыны Беларусі! Мы ведаєм аб перанесеных вамі пакутах, ведаєм, што для вызвалення Беларусі, для забеспечэння міру ва ўсім свеце вы прынеслі многа афяр! Мы бачылі фільм «Вызваленне Беларусі» і выстаўку ў музее Айчыннай вайны. Яны пакідаюць уражанне незвычайнай сілы, сведчаць аб герайчнай барацьбе нашага народа супроты рабства, за свабоду і сваю незалежнасць. Беларуская жанчына нароўні з мужчынам выносіла ўвесь цяжар вайны.

Многія з вас, вярнуўшыся ў Мінск, на гэтыя руіны і папялішчы, не знайшлі сваіх ачагоў, дзе вы раней, да ўтаржэння гітлераўскіх захопнікаў, жылі такім шчаслівым жыццём. Але вы не палі духам, энергічна прыступілі да аднаўлення роднага горада.

Дзякуючы вашым партызанам, Чырвонай Арміі, усім совецкім людзям была вызвалена і наша радзіма—Францыя. Мы, французы, таксама вялі жорсткія баі з нямецкімі захопнікамі. Жанчыны Францыі ішлі ў першых рэдах барацьбітоў. Для таго, каб перашкодзіць угону палонных, яны арганізавалі ў Монплюсоне вялікую дэманстрацыю. У ліку наших дэлегатаў знаходзіцца жанчына, якая трох годы сядзела ў турме, а потым у концлагеры. Арганізатор нашага жаночага руху Даніэль Казанава загінула на германскай катарзе, Роза Блан, дваццацігадовая дзяўчына, памерла ў Аушвіце, Фран Блок была расстрэлена ў Германіі, Франенс Фтоман—расстрэлена ў турме ў часе парыжскага паўстання. А колькі другіх герайнь загінула за справу вызвалення Францыі!

Немцы разграбілі Францыю, вывезлі ўвесь наш хлеб, угналі жывёлу, аднялі нашы багацці. Усе турмы былі перапоўнены. У часе «гас-

падарання» немцаў 500 тысяч французаў было ўтгана ў германскую рабства, з іх толькі каля 125 тысяч вярнулася на радзіму. Немцы расстрэлялі 150 тысяч патрыётаў Францыі, сярод якіх было многа жанчын.

Кроў, пралітая беларускім і ўсім совецкім народам, змешваецца з крывёю, пралітай французскім народам і свабодалюбівымі народамі ўсяго свету.

Вы не можаце сабе ўяўіць, з якой радасцю адзначалі мы нашы перамогі над Сталінградам, Смаленскам, Мінскам. Совецкія партызаны заўсёды служылі прыкладам патрыётам усяго свету.


Споўніўся год з моманту капітуляцыі Германіі. Ужо год, як народы ўздыхнулі свабодна. Але нам і ў далейшым трэба змагацца за забеспечэнне міру ва ўсім свеце. У гэтай барацьбе французскія жанчыны ідуць рука ў руку з совецкімі жанчынамі. Яны прымалі актыўны ўдзел у арганізацыі сусветнага жаночага кангрэса. Мы павінны аб'еднацца ў агульнай барацьбе з рэшткамі фашизма. Ва Францыі яны яшчэ моцныя.

Цяжкую спадчыну пакінулі нам немцы. Дзіцячая смяротнасць у многіх раёнах дасягае 50 процентаў. Насельніцтва галадае. І вось тут я хацела-б скарыстаць момант і падзякаўаць совецкі народ за хлеб, які ён цяпер пасылае ва Францыю.

Мы прыехалі таксама да вас для таго, каб убачыць, як ваши жанчыны ажыццяўляюць свае права і абавязкі. Французская канстытуцыя ўраўняла жанчыну ў правах з мужчынам, але ў нас жанчыне яшчэ трэба многа змагацца за ажыццяўленне гэтых прав. Французскія жанчыны вельмі змяніліся за час вайны. Яны жадаюць прымаць актыўны ўдзел у жыцці краіны.

Пакідаючы Мінск, мы гаворым—ніколі не забудзем вашу цудоўную Беларусь, вашу герайчную барацьбу, яшчэ больш умацуем нашу дружбу!

Слаўся, Айчына ты наша свабодная, Дружбы народу апора і моц!




У нашу краіну ўваходзець 16 роўнапраўных савецкіх соцыялістычных рэспублік. Вялікая і непарушная дружба народу СССР! У часе вайны, у годы цяжкіх выпрабаванняў гэтая дружба яшчэ больш загартавалася. Яна замацавана пралітай крываю на фронтах Айчыннай вайны, у барацьбе за чэсць, свабоду і чалежннасць Радзімы. Яна замацавана сумеснай працай на фабрыках і заводах, на калгасных палях у імя перамогі над ворагам. Скончылася вайна, і працоўныя СССР прыступілі да мірнай творчай працы. Пачаснае месца ў ёй займаюць жанчыны. Яны аддаюць усе веда і сілі свае не забеспечаныя дзелайшага росквіту сваёй Радзімы, якую забяспечыла ім права на працу, адукцыю, шчасцівае матірства, забяспечаную старасць. Змешчаны фотанарыс паказвае жыццё і быт жанчын нашай краіны.



На элемках: 1. Гржакава Н. Г.—старшыня Вярхоўнага Совета БССР, дэпутат Вярхоўнага Совета СССР. 2. Суракан Кайназараева—зменявая калгаса імені Калініна, Кагановіцкага раёна, Кіргізскай ССР. У мінульым годзе яна сабрала на сваім участку тысячу цэнтнероў цукровых буракоў. 3. Сказіцельница Гаваркова М. Ф. (Магілеў). 4. П. Н. Ангеліна — знатная трактарыстка краіны, дэпутат Вярхоўнага Совета СССР навучае рабочае на трактары комсамолку тав. Кальянаву (Стара-Бешаўская МТС, Сталінскай області). 5. Маскавічка Марыя Ісаакава, заваяваўшая на ўсесоюзным спаборніцтве канькабежцаў званне абсалютнага чэмпіёна СССР на 1946 г. 6. У золата-швейным цэху бухарскай прамысловай арцелі імені Молатава (Узбекская ССР) агітатор

Кармат Нязова праводзіць гутарку. 7. Лаўшук М. П.—лепшая даярка калгаса імені Сталіна, Васілевіцкага раёна, Палескай області. За добры дногляд кароў і перавыкананне плана ўдою яна атрымала прэмію звыш ста літраў малажа. 8. Кавалер ордэнаў Славы трох ступеней комсамолка Данці Станілене, удзельніца Айчыннай вайны, вучыцца цяпер у рэспубліканскай партыйнай школе ў Вільнісе. 9. Слесар Пажыгат Л. С. працуе на Мінскім аўтазаводзе. Яна выконвае план на 220 проц. 10. У калгасе імені Махарадзе, Грузійской ССР, організаван самадзейны ансамбль песні і пляскі. Выступаюць чанчуркі (злева направа): К. Тотачава, Н. Тотачава і Б. Малазонія.



40

фзён

у Лондане

Е. УРАЛАВА

(З уражанняў аб паездцы на Генеральную Асамблею арганізацыі Аб'еднаных нацый)

У Лондан мы прыляцелі ў 1 гадзіну дня. У гэты дзень звычайнага лонданскага туману не было. Было цёплае, шэршнёвае (без сонца) надвор'е. У пароўненні з кліматам Беларусі, студзень у Лондане — гэта наша цёплая восень. Славуты лонданскі туман нам давялося бачыць толькі адзін раз. У сярэдзіне дня ўвесь горад быў ахутан густым шэра-жоўтым туманам. У дамах запальвалі электрычнае святло, вулічныя ліхтары свяцілі цьмяна, рух у горадзе быў спынен.

У аэрапарту «Паўночны туман», дзе мы прыземліліся, нас сустрэлі прадстаўнікі Міністэрства замежных спраў Англіі і фотакарэспандэнты розных англійскіх газет. З дазволу і без дазволу фотарэпарцёры фатографавалі нас, а на другі дзень у лонданскіх газетах паявіліся ўжо фотографіі кіраўнікоў дэлегацыі тт. Мануільскага, Грамыка і Кісялёва. У адной з карэспандэнций аб беларускай дэлегацыі было асабліва падкрэслена, што наша дэлегацыя прыбыла ў «нармальным адзенні». Карэспандэнт, як відаць, меркаваў, што беларусы — такі народ, які не знаём з навейшымі модамі. Потым высветлілася, што англійскія карэспандэнты, сапраўды, аб Беларусі, як аб адной з буйнейшых рэспублік Савецкага Саюза, ведаюць вельмі мала.

За час работы Асамблеі мне, па просьбе шматлікіх карэспандэнтаў розных англійскіх газет, давялося даваць самыя агульныя звесткі аб Беларусі. Для іх было навіной, што Беларусь налічвае 10 мільёнаў насельніцтва. Я расказала ім аб ролі жанчыны ў нашай краіне. Называла прозвішчы жанчын, працуемых у нас у рэспубліцы на адказных пастах. Да фактаў і лічбаў, якія я прыводзіла аб удзеле жанчын у кіраўніцтве дзяржавай, англійскія карэспандэнты адносіліся са здзіўленнем.

10 студзеня 1946 года, у 4 гадзіны 30 мінuta па лонданскому часу, у цэнтральным зале

Вестмінстэрскага абацтва Генеральная Асамблея прыступіла да сваёй работы. На сесіі былі прадстаўлены дэлегаты ад 51 краіны. Дэлегаты прадстаўлялі вялікія і малыя краіны ўсяго свету. Савецкая дэлегацыя прадстаўляла 190 млн. чалавек. Затым ішлі буйнейшыя краіны Еўропы — Англія, Францыя. З амерыканскага мацерыка самай буйнай дэлегацыяй былі прадстаўлены ЗША. З народаў Азіі — Кітай.

Разам з вялікімі дзяржавамі ў работах Асамблеі прымалі ўдзел і малыя краіны, як Люксембург, Дамініканская рэспубліка і інш.

У зале паседжання дэлегацыі асобных краін размяшчаліся ў алфавітным парадку. Гэты зал і ўваход у будынак былі ўпрыгожаны дзяржаўнымі сцягамі 51 краіны, уваходзячай у састаў Аб'еднаных нацый.

Першае паседжанне Генеральнай Асамблеі адкрываў старшыня падрыхтоўчай камісіі Зулета, на наступных паседжаннях старшынстваваў пан Спаак, дэлегат Бельгіі, выбраны большасцю галасоў.

Першая сесія Генеральнай Асамблеі павінна была вырашыць, галоўным чынам, арганізацыйныя пытанні: выбары сакратара Аб'еднаных нацый, членоў совета бяспекі і соцыяльна-эканамічнага совета, вызначыць пэўнае месца прыбывання пастаянных органаў Аб'еднаных нацый і наступных паседжанняў Асамблеі.

Сакратаром арганізацыі Аб'еднаных нацый выбран міністр замежных спраў Нарвегіі пан Тругве Лі. Пасля яго абрання на адным з агульных паседжанняў Асамблеі пан Тругве Лі прыняў урачыстую прысягу. Ён даў клятву працаваць у інтэрэсах Аб'еднаных нацый і ніякія пытанні не рашаць пад уплывам або ў інтэрэсах якой-небудзь адной краіны.

Пераважнай большасцю было прынята разненне аб тым, што пастаянным месцам пра-



Е. I. Уралава.

Інв. № 19582 62668

бывання арганізацыі Аб'еднаных нацый будуць з'яўляцца Злучаныя Штаты Амерыкі.

На Генеральнай Асамблей былі прадстаўлены жанчыны наступных краін: мадам Рузвельт ад ЗША, мадам Вількінсон ад Англіі, я ад Беларусі, мадам Мекензі ад Новай Зеландыі, мадам Бернандзіна ад Дамініканскай рэспублікі. Усе жанчыны-дэлегаткі працавалі ў адным соцыяльна-гуманітарным камітэце № 3. Апрача ўдзелу ў работах агульных паседжанняў і камітэтаў, жанчыны-дэлегаткі неаднаразова збираліся для абмеркавання розных пытанняў, звязаных з умацаваннем міру і бяспекі ва ўсім свеце. На адным з таких паседжанняў, па ініцыятыве мадам Рузвельт, жанчыны-дэлегаткі падпісалі зварот да ўсіх жанчын свету. У гэтым звароце мы заклікалі жанчын усяго свету да актыўнага ўдзелу ў жыцці сваёй краіны і міжнароднага супрацоўніцтва, да больш актыўнага ўдзелу ў міжнародных арганізацыях. Мы звярнуліся да мацирэй усяго свету з заклікам выхоўваць сваіх дзяцей у духу няявісці да фашызма.

У дні, калі не адбываліся паседжанні, мы наведалі Кембрыджскі ўніверсітэт, музеі і павівалі на адным паседжанні англійскага парламента—палаты абшчын. Палата абшчын засядае штодзённа, апрача канікул. Мы прысутнічалі на адным з чарговых паседжанняў, калі прадстаўнікі ўрада адказвалі на пытанні членаў парламента.

У будынку палаты абшчын мы пробылі калі гадзіны. Таму хochaцца сказаць некалькі слоў аб уражаннях, якія мы вынеслі, выходзячы са старадаўняга будынка палаты абшчын.

Мы знаходзіліся ў ложах для гасцей, размешчаных над залам паседжанняў. Зал паседжанняў — даволі вялікі па сваіх размерах і высокі. Ён падзелен на дзве палавіны. З правага боку на доўгіх лавах, абытых чырвонай скурай, сядзелі дэпутаты лейбарысцкай партыі. На іх баку сядзелі члены ўрада, сфаюраванага з прадстаўнікоў гэтай партыі. З левага боку на такіх-жэ лавах сядзелі дэпутаты апазіцыйнай партыі — партыі кансерватараў. Паміж лавамі — доўгі стол, на ім ляжалі масіўныя кнігі, відаць, збор законаў астрывіян.

Лідэр апазіцыі Чэрчыль на гэтым паседжанні не быў, ён знаходзіўся ў ЗША і, па меткаму выражэнню англічан, «капаў там акопы».


Робячы паездкі па Лондану, мы аглядалі яго выдатнасці. Лондан — вельмі вялікі горад. Ён займае велізарную тэрыторыю па абодвух баках ракі Темзы. Пабудовы ў Лондане ніzkія. Тут няма небаскробаў, тыпові з'яўляюцца 2- і 3-павярховыя будынкі. У горадзе многа зеляніны. У цэнтры знаходзіцца Гайд-Парк. Ён славуты тым, што служыць месцам не толькі адпачынку, але і месцам мітынгаў, сходаў і выступленняў асобных прамоўцаў. Праходзячы па гэтаму парку, мы бачылі двух прамоўцаў. Адным з іх была жанчына. Яна прышла са сваёй трывункай,

паднялася на яе і на працягу 10 — 15 мінут аратарствавала. Сэнс яе прамовы зводзіўся да закліку жанчын не выходзіць замуж. Матывіравала яна гэта тым, што мінуўшая вайна не з'яўляецца апошнім; яна гаварыла аб тым, што яшчэ будуть войны, мужчын возьмуць на фронт, яны могуць там загінуць і жанчыны астануцца ўдовамі. Скончыўшы прамову і схапіўшы сваю трывунку, яна пайшла дамоў, рашыўшы ніколі не выходзіць замуж.

Другі прамоўца быў мужчына. Ён апрача трывуны, меў вялікі драўляны крыж. Узваліўшы яго на левае плячо і размахваючы правай рукой, ён ва ўвесь голас заклікаў слухачоў да рэлігіі. Як у першага, так і ў другога прамоўцы слухачоў было 5 — 10 чалавек.

Пасля прагулкі па Гайд-Парку, мы вярнуліся ў гасцініцу «Кемберленд», дзе размяшчалася дэлегацыя Беларусі, атрымалі нашы маскоўскія газеты і з прагнасцю чыталі іх. На двух старонках «Правды» красаваліся партрэты вылучаных кандыдатаў у дэпутаты Вяроўнага Совета. Беларускі народ сваім першым пачотным кандыдатам вылучыў правадыра народаў СССР таварыша Сталіна.

Як хацелася нам быць у гэты час на Радзіме! Усе нашы лепшыя пачуцці былі разам з нашым народам, усе нашы думкі і імкненні былі звернуты да любімай Айчыны.



Лондан. Будынак Сентрад-хола ў Вестмінстэры, дзе адбываліся пленарныя паседжанні першай сесіі Генеральнай Асамблей арганізацыі Аб'еднаных нацый.



ІРЫНА

Міхась ЛЫНЬКОУ

Мал. Ф. Круглянскага

(Апавяданне)

Ледзь прыкметна пакачваўся паравоз, аднастайна пастуквалі рэйкі, гудзела ў топцы. Надаедліва шыпела пара, вырываючыся танюткім струменьчыкам—там раслі, пузырыліся кіпучыя каплі вады і, марудна скатваючыся, цяжка зрываліся з начышчанай медзі краніка.

Гарачым цяплом палыхала ад топкі. Зліпаліся вочы, хіліла да сну. Ірына павярнулася да дзверкі паравознай будкі. Намокшы брэзент цяжка хлопаў па сталёвых поручнях. З халодным ветрам урываліся частыя каплі дажджу, адганялі сон, бадзёрылі.

Няскладны машыніст у пацёртай нямецкай форменцы быў заняты не зусім звычайнай для яго справай. На падлакотніку акна стаяў невялічкі кошык, паўнюткі яек. Асцярожна перабіраючы іх, атрахваючы мякінную пацяруху, машыніст браў яйка і ўважліва ўглядваўся ў яго на свет маленькой электрычнай лямпачкі і, страшэнна заклапочаны, пракалупваў ножычкам малюсенькую дзірку ў шкарлупцы. Загадзя выцягнуўшы трубачкай губы, ён урачыста падносіў яйка да роту і, задраўшы галаву так, што відаць быў напяты зморшчаны кадык, паволі, з яўнай асалодай, высмоктваў яйка. Марудна аблізваў пракуранныя вусы і, адставіўшы руку з пустой шкарлупінай, гаварыў паважна, расцягваючы кожнае слова:

— Ах, добра! Ах, як добра!—і, улагоджаны, пацёваў па плячы Ірыну, многазначна падміргваў ёй блясцым вадзяністым вокам.

І ўся посташь яго, самазадавленая, з абвіслым брушком, з налішымі да вусоў шкарлупкамі, і нос у жаўтках—усё гэта было так смешна і так не пасавала яго ўрачыстым жэстам, што Ірына не вытрымала, усміхнулася.

Усміхнулася ўпершыню за гэтыя некалькі месяцаў.

Машыніст па-свойму зразумеў усмешку, як пэўную даніну сваёй асобе, падцягнуўся, расправіў вусы, штосьці сярдзіта мармытнуў качагару. Стомлены хлонец цяжка ўзняўся з сядзення, з сэрцам ўзяўся за доўгую жалез-

ную лапату і, адчыніўшы топку, стаў падкідаць вугаль.

Усмешка лунала яшчэ на шчоках Ірыны, змагаючыся з водблескамі зыркага полымя, але вочы яе былі жорсткімі і халоднымі. Толькі руکі дрыжэлі. І каб не выдаць свайго хвалявання, Ірына дастала з вузялка скрынку хлеба, грызла яе, прагна ўслухоўваючыся ў перастук калёс, уважліва ўглядаючыся ў шчыліну пад брэзентам. Вецер распахваў брэзент, злосна пахлопваў ім. Тады добра было відаць Ірыне, як праляталі побач знаёмыя мясціны. Вось прамільгнулі трох сасонкі, стары дуб з вуллямі, замільгалі бярозкі. Хутка будзе пераезд, потым закругленне, а там...

Час ужо.

Думка апаліла, як порах. Колькі ні рыхтавалася ўнутрана Ірына да гэтай хвіліны, ёй здалося ўсё-ж такім нечаканым і нават страшным усё гэта. Халоднай ільдзінкай кальнула ў сэрцы: ші ўдасца, ці не пашкодзіць хто-небудзь... Завывала ў топцы полымя, жоўтыя, чырвоныя звіваліся вогненныя языкі. Струменіліся, снавалі празрыстыя, залацістыя ніці. Яны прымалі самыя нечаканыя абрывы, дзівосныя адценні: ад расплаўленага золата да спелай жаўціны аўсянага снапа.

«Валасы ў яго быў такі-ж прыгожы...» мільганаў ў думках. Неяк адразу пацяпела на сэрцы, з'явілася спакойная ўпэўненасць.

— Родны мой, маленькі мой,—бязгучна шапталі вусны, а руکі ўпэўнена звязвалі вузялок, пальцы адлічвалі апошнія секунды.

Блізіўся час.

Як шчасліва, сонечна адцвілі гэтыя апошнія гады. Пяць год таму назад сышліся яны, пажаніліся. Нават і не заўважыла Ірына, як адляцела бесклапотнае дзявоцтва, з песнямі, з пагулянкамі, познімі карагодамі, з лёгкімі і мінучымі дзявочымі крыўдамі, з вясновымі світаннямі, калі паходы і празрысты бярозавы клейкі ліст, калі росы на золаку бываюць кусачымі, і ў кожным кусце столькі салаўіных песен, што заслухаешся іх і забудзеш—а колькі-ж раз цябе пацалуе...

Яны паставілі маленькі чысценкі домік пад старой ліпай. Пасадзілі некалькі яблынь, вішань. Пад вокнамі цэлы кветнік. Былі то Ірыніны клопаты, каб весела было маленькаму Васільку. Ен так любіў краскі і пчол, матылёў, вясёлых майскіх хрушчоў, залітаўших у зялёны палісаднік. Паранейшаму пела песні Ірына, і яшчэ дружней гарэла праца ў яе руках, руках калгаснай ільнаводкі. Яна была ўсё той-же рэзвай клапатуній і магла паспрачацца з любой дзяўчынай у калгасе: і ў песні, і ў дасціпным жарце, і на любой працы. Таму вось па нядзелях заўсёды заліваўся гармонік у іх пад акном, шумела гаманлівая моладзь, гулка гудзела ўтаптаная зямля—хлопцы і дзяўчата скакалі кадрылі, кружыліся ў лялонісе, у бясконцых крыжачках і польках...

Харошы быў гарманіст Ігнась—муж Ірыны—майстар на працу і на весялосць.

Усё гэта скончылася, абарвалася, як радасны сон. Ігнась пайшоў разам з другімі на вайну. Развітаўся, узяў на руکі чатырохгадовага Васілька, расцалаваў яго і, углядаючыся ў сінія, як цвет ільняны, васільковыя вачаніты, сказаў, папрасіў:

— Захавай яго... Які-ж ён асілак у нас... Во!.. Адзін вось толькі... Ну што-ж...

Спяшаючыся, пацалаваў абодвух, пайшоў. Дзе ён цяпер?

Потым наляцелі шэрай хмарай гэтыя ненавісныя, бязлітасныя, чужыя. Жыццё неяк памеркла адразу, стала шэрым, панурым. Адцвілі і пагнілі ў полі ільны. Палягло на вытаптанай і размоклай зямлі пацямнеўшае жыта. Праастала ў коласе ярина. Усё пайшло прахам і пылам. Людзі даўно забыліся пра песні, пра вясёлае слова. Уздыхалі, плакалі бабы, углядаючыся ў злавесныя водсветы начных пажараў. Панурыя, злыя хадзілі мужчыны, аб чымсці перашепталіся, спрачаліся, дамаўляліся.

Усё часцей наведваліся немцы, шукалі зброю, партызан, выганялі апошні хвост з хлева, выграбалі апошніяя каліва зярна з клеці. Спалілі для страху некалькі хат, наладзілі дзікую расправу над двумя старымі, якія адмовіліся сказаць што-небудзь толкам аў партызанах. Старых вывелі на калгасны двор і павесілі на дуплаватай поўзасохлай бярозе. Мужчыны амаль што ўсе пайшлі ў лес. У вёсцы стала ціха і панура, як у магіле.

І вось здарылася гэта страшнае.

З прахадзіўшага па чыгунцы эшалона чыясьці п'янай, разбэшчаная рука кінула некалькі пустых бутэлек у группу дзяцей, якія гулялі на пясочку. Ірына была ў хаце, калі

суседкі ўнеслі і моўкі палажылі на ўслончык пасінелы дзіцячы трупік.

— Васілёк мой!—глуха ўскрыкнула Ірына, схапіла аберуч дзіцё і—страшная, збялелая—прагна цалавала яго, перабірала зліпшыся светлыя валосікі, змывала з цемені кроў і ўсё заглядвалася ў закаціўшыся дзіцячыя очы.

— Вочанькі вы мае, ласкавыя... Нежывыя вы... нежывыя...

Яна прыціскала да сябе дзіцёнка, хутала яго ў старую коўдручку, сагравала сваім дыханнем, як-бы збіраючыся зацяпіць іскарку жыцця ў гэтым маленькім і хрупасткім цельцы. Толькі позна ноччу жанчыны сілком адабралі ў яе дзіцёнка, абмылі яго, прыбрали, палажылі на стол. Раніцой, спяшаючыся, пахавалі на могілках. Доўга сядзелі з Ірынай. Баяліся, каб не зрабіла яна чаго дрэннага над сабой.

З таго часу згасла ўсмешка на твары Ірыны. Яна стала замкнёй, маўклівай. Усё глядзела з акна на праходзіўшыя цягнікі, эшалоны, асяроджана думаючы аб нечым сваім, цяжкім, часам шаптала:

— Усё на нас вязуць, на нашых... Крыві нашай ніяк не нап'юцца.

А калі ў партызанскай групе сур'ёзна загаварылі аб узрывах чыгункі, яна проста сказала:

— Гэта зраблю я...

Ніхто не спрачаўся, не пярэчыў: ёй толькі сказаў, што гэта вельмі цяжкая справа. Што за яе трэба брацца з разлі-



Гэта зраблю я...

кам. Інчай—гібель, дарэмная кроў сваіх людзей.

— Я-ж сказала... Зраблю...—скупа адказала Ірына. Згадзіліся.

Трэба было ўзарваць мост. Гэта сапраўды была цяжкая справа. Мост узмоцнена ахоўваўся, да яго не падступішся. Трэба было шукаць другія сродкі. Дамовіліся аб узрыве на масту праходзячага цягніка. Гэта можна было зрабіць лягчэй.

Да гэтага часу Ірына выконвала ў атрадзе даволі простую работу. Пад яе ведамам знаходзіўся невялічкі склад боепрыпасаў, паблізу доміка, у дупле старой разгалістай ліпі. Яна добра ўжо ведала ўсе тайны дынаміта, асаблівасць мелінітавых шашак, сакрэты садружства дынаміта с пераксілінам, усе іх капрызныя асаблівасці і якасці. Але яна толькі хавала іх. Цяпер яна сама павінна ўдыхнуць у гэтыя няхітрыя рэчы страшенню, усёзішчальнюю сілу разбурэння. Праўда, ёй сказалі, што яна толькі прынясе вузялок з падрыхтаваным зарадам на раз'езд, што побач з калгасам. Німецкі эшалон будзе браць там дровы. Сярод дрывакладчыкаў свае людзі. Яна павінна толькі непрыкметна перадаць ім вузялок са звычайным абедам у двух завязаных гаршчочках. А потым яна можа вярнуцца. Тыя людзі завершаць справу.

Яна пайшла, сабрала вузялок. Узяла кошык яек—для адводу вачэй, на адчэпнае. Прышла пад вечар на раз'езд. Прышоў і гружаны цягнік: жалезныя платформы з гарматамі, танкамі, некалькі закрытых вагонаў, з дзесятак цыстэрнаў. Паравоз сапраўды браў дровы. Але абумоўленых людзей на месцы не было. Магло стацца, што яны сёння не працавалі, ці якая іншая прычына была, але іх не было.

Ірына прайшлася некалькі разоў зводдзяля каля эшалона, пароўнялася яшчэ раз з паравозам і ўжо гатова была—сумная, гаротная ад няўдачы—пайсці ў вёску, як прывязаўся машыніст, які завіхаўся ля паравоза. Ён прыкметнікі ў кошыку.

— Ах, які! Ах, добра! Ах, як добра! Прадаеш?

Ён гаварыў трохі, хаця і кепска, па-руску. Ірына разгубілася спачатку, зблізілася. Але нечакана для сябе загаварыла спакойна і незалежна:

— Не прадаю... Хочаш, падвязі да станцыі... дзесяць кілометраў. Уесь кошык тады будзе твой...

Немец глядзеў, аблізываючыся, на кошык, гаечным ключом пачасаў каленка, зірнуў уздоўж эшалона, нерашуча крыкнуў:

— Хм... Чорт... Садзіся!..

Ірына паехала на паравозе, радуючыся ў душы такай нечаканай удачи.

Апошніе дрэва прамільгнула каля паравоза. Вось-вось будзе мост. Качагар збіраўся ўжо закрыць дзверку топкі, калі пасуроўвешая адразу Ірына імклівым рухам кінула ў топку вузялок. Спалоханы машыніст адхінуўся ад акна, жорстка схапіў яе руку.

— Навошта ты гэта?

Нешта хацела сказаць Ірына, і не паспела. Усё ўзнялося ў вогненным смерчы, патанула ў грукаце, скрыготах, у завываючых маланках узрыва. У змрочным вячэрнім небе замігцелі крывавыя заранкі. Сталі жаркімі, багровымі восеньскія воблачкі, якія, спяшаючыся, нізка праляталі над зямлём.

Убіраючы неба ў чырвань, зарава палыхала ўсё шырэй і шырэй.

Сейце, сейце зерніяты

Пятрусь БРОУКА

Папрыходзілі з войска
Баявыя салдаты.
Хто бацькоў дачакаўся,
Хто сыноў, а хто брата.

Зноўку дружнай сям'ёю
Пачалі будавацца,
Весялейшымі сталі
Нашы сёстры і маці.

Сонца сёння высока
Над палеткамі ўсталала,
Ды ўсіх працавітых
За сяўнёю спаткала.

Леглі ў полі барозны,
Леглі ў полі, што хвалі,
Сейце, сейце зерніяты,
Каб дружнейшымі сталі.

Сейце, сыйце зерніяты,
У пухавыя пасцелі,
Каб ля нашае хаты
Вечна песні звінелі.

Сейце, сейце зерніяты,
Рассыпайце па полю,
Каб расла і шумела
Наша ясная доля!

ВЯСНА У калгасе

Т. ХАТКЕВІЧ

Заканчваецца сяўба яравых у брыгадзе Марылі Асташонак. Старык сейбіт Цярэнці Бягун высявае ячмень. Буйнае, чыстае зерне, нібы адабранае рукамі адно ў адно, залатым дажджом сыплецца ў пульхнью, добра апрацаваную глебу. Следам за сейбітам барануе звеннявая Марыля Лук'янчык. Крыху вод даль—на парках коней працуюць Кацярына Асітчык і Алеся Бягун. Яны рыхтуюць глебу пад бульбу.

Сама Марыля Асташонак—жывая, сярэдніх год жанчына, павесіўшы на плячу двухметроўку, кроцыць па свежай раллі ад аратага да аратага.

Дружная работа на полі ўзнімае настрой, радуе, і Марыля Асташонак здалёк усміхаецца сяброўкам, з якімі яе звязваюць не толькі цяперашнія справы, але і ўся работа па аднаўленню калгаса.

— Трэба паскорыць работу, жанчыны,— гаворыць яна, паразанаўшыся з Кацярынай Асітчык і Алесяй Бягун.— Да Дня Перамогі мы абяцалі засеяць усе збожжавыя. Памятаеце?

— За намі, Марыля, затрымкі не будзе,— адказвае Алеся Бягун, ідучы за плугам.— Умелі калгас аднавіць, сумеем і працеваць цяпер у ім.

Яно сапраўды так. У аднаўленні калгаса імені Сталіна, як і ў іншых калгасах Беларусі, галоўную ролю адыгралі жанчыны. Мужчыны яшчэ давалі фашысцкую гадзіну недзе на Одэры, у чэшскіх гарах, пад Берлінам, а тут, на вызваленай зямлі, ужо аднаўлялася жыццё, разбуранае вайной.

Алеся Бягун, як і Марыля Лук'янчык, як і Кацярына Асітчык, як і дзесяткі іншых жанчын, не цураліся ніякай работы. Яны і цяслярнічалі, і аралі, і сеялі, і касілі, і маладзілі. Нехапала цягавай сілы—запрагалі ў плугі кароў. Так аднаўляўся калгас, разрабаваны фашысцкімі людаедамі.

Ужо летась калгас засеяў трох чвэрці давенай плошчы. Старанна апрацаваная зямля шчодра адказала на клопаты аб ёй: сярэдні ўраджай збожжавых дасягнуў 10 цэнтнераў з гектара. З ураджаем-жай і на працадзень выпала больш, чым у суседніх калгасах: па два кілограмы збожжа і пяць кілограмаў бульбы. Пачатак быў пакладзен нядрэнны і гэта акрыліла людзей. У часе падрыхтоўкі да сёлетняй вясны Кацярына Асітчык

першая арганізавала звяно, і на сходзе, пры абмеркаванні пасеўнага плана, заявіла:

— Калі мы летась вырасці значны ўраджай, дык сёлета зможам і павінны вырасці цэльны ўраджай.

— 14 цэнтнераў ячменю з гектара і 120 цэнтнераў бульбы. Мы так рашылі з жанчынамі, і даб'емся гэтага.

Яе прыкладу паследвала звеннявая Марыля Лук'янчык і многія жанчыны калгаса. Перад выездам у поле існавала ўжо 16 жаночых звенняў. Яны збіралі попел і птушыны памёт, паказвалі прыклад у вывазцы гною, у падрыхтоўцы торфакампосту.

Вясна сёлета надышла не адразу. Прастаяла пара-другая цёплых дзён, потым раптам зноў захаладала. Надвор'е змянялася па некалькі разоў у дзень: то снег, то даждж, то праста паўночны халодны вецер. Брыгадзіры вярталіся з агляду поля хмурыя, незадаволенія.

— Дрэнна падсыхае глеба. Лілкая, вільготная, у лужынах. Нельга яшчэ выязджаць.

Але Марыля Асташонак—брыгадзір трэцій брыгады—рашуча сказала:

— А што калі ўся вясна будзе такой—значыць і сеяць не будзем? І яна павяла першыя трох паркі араць выбарацным парадкам. Назаўтра выслала яшчэ чатыры паркі. Ворыва пачалося, і старшыня калгаса, сабраўшы вечарам брыгадзіраў усіх чатырох брыгад, паказаў на Марылю:

— Бачыце? Марыля абганяе вас. Яна не чакае добра гарадка надвор'я.

Раніцой пустыннае яшчэ ўчора поле змяніла свой выгляд. Пачалося ворыва і барапаванне зябліва. Выйшлі першыя сейбіты рассяваць лубін. Жанчыны пачалі развозіць гной на участкі, адведзеныя пад пасадку бульбы. І пакуль яшчэ ў іншых брыгадах з чым-колічы не ладзілася, у Марылі Асташонак работала ўжо ішла поўным ходам.

... Поле пад цёплым веснавым сонцам шырокое і неабдумнае. Ярка зелянне на ім ручнікі міны. Дзе-колечы ўжо ўзышоў авёс. Вясна ўсё больш і больш уваходзіць у свае права. Першая мірная вясна. Яна павінна быць дружная, вясёлай, працевітай. Аб гэтым думае Марыля Асташонак.—Сёлета будзем з добрым ураджаем. Людзі дружна бяруцца за зямлю, а зямля,—яна ўдзячная, паклапоціцца аб ёй—адкажа старыцай.

ЗАСЛУЖАНЯ НАСТАЎНІЦА

Ф. РАГАВАЯ

У класе цішыня. Урок літаратурнага чытання. Погляды вучняў—уважлівія і цікаўныя—звернуты да настаўніцы. Не вельмі гучна, але чотка і выразна чытае Елена Аляксандраўна неўміручы твор Аляксея Максімавіча Горкага «Песнь о соколе».

«Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью...

«Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

«Безумству храбрых поем мы песню!..»

У разборы твора настаўніца звяртае ўвагу вучняў да нядайняга мінулага. У памяці іх уваскрасаюць зусім яшчэ свежыя герайчныя подзвігі совецкіх людзей, імёны адважных сокалаў — Герояў Совецкага Саюза Зоі Касмадзем'янскай, Юрія Смірнова, Аляксандра Матросава, капитана Гастэла і многіх других, што аддалі сваё маладое жыццё за Радзіму, пазналі «счастье бітвы» ва славу Айчыны.

На творах Горкага вучні знаёміцца з вобразамі, асаблівасцямі яго стылю, з багаццем і рознабаковасцю рускай мовы. Урокі літаратурнага чытання і мовы, якія вядзе Елена Аляксандраўна Кармалітава,—любімая ўрокі вучняў 42-й мужчынскай сярэдняй школы гор. Мінска. І гэта зразумела. Яе багаты педагогічны вопыт адыгрывае рашающую ролю ў працэсе выкладання. Аднак, настаўніца не спадзяеца толькі на свой шматгадовы вопыт. Да кожных заняткаў яна дакладна прадумвае кожнае сваё дзеянне, слова, запатрабаванія вучняў. Сваімі ўрокамі яна не толькі навучае, але і выхоўвае.

— Выхаваць сапраўднага чалавека, пісьменнага, усебакова развітага, культурнага, працавітага — такая благородная мэта настаўніка,

еўна Сакалова, за плячыма якой 25-гадовы педагогічны стаж; выкладчык хіміі 42-й школы гор. Мінска тав. Тайцэль, якая мае 27-гадовы педагогічны стаж; заслужаная настаўніца, інспектар-метадыст Міністэрства асветы БССР Елена Гаўрылаўна Гарачун і многія другія.

Айчынная вайна з'явілася вялікім жыццёвым выпрабаваннем таксама і для Елены Аляксандраўны. З цяжкім болем яна пакідала родныя палаючы Мінск. У невялікім сяленні Калініна, Чувашскай АССР, у цяжкіх умовах ваеннага часу, многа і напружана працавала Елена Аляксандраўна. Яна была жданым госцем у калгасах, дзе яе любілі і чакалі з нецярпівасцю. Па 10—15 кілометраў хадзіла пешатую гэтая пажылая настаўніца, будучы агітатарам-пропагандыстам.



Е. А. Кармалітава.

гаворыць Елена Аляксандраўна.

І гэтай благоднай мэце, гэтай дарагой ёй справе аддала Елена Аляксандраўна 38 год свайго жыцця.

18-гадовай дзяўчынай па-чала яна сваю педагогічную дзейнасць. Лепшыя маладыя годы прысвяціла дзесяцям. З прыроджаным педагогічным дарам, Елена Аляксандраўна адчувала неабходнасць вучыць, выхоўваць, расціць людзей, дапамагаць ім шукаць сваё будучае, выкоўваць свой характар.

За час сваёй педагогічнай дзейнасці Елена Аляксандраўна выхавала сотні выдатных людзей. Сярод яе вучняў: Герой Совецкага Саюза генерал-маёр Іван Міхайлавіч Багушэвіч; настаўніца рускай мовы і літаратуры Анна Васіль-

быў радаснымі святам у жыцці Елены Аляксандраўны. Яна ведала, што яе дом і школа спалены, што горад ляжыць у папялішчы і руінах. Але нішто не спыніла яе імкнення на Радзіму, у свой родны горад.

І вось тав. Кармалітава зноў у Мінску, у роднай школе. І цяпер зноў, не лічачыся ні з сіламі, ні з часам, Елена Аляксандраўна навучае, выхоўвае дзяцей, загадвае навучальны часткай малодшых класаў 42-й мужчынскай сярэдняй школы, вядзе вялікую грамадскую работу.

Указам Прэзідымума Вярхоўнага Совета Беларускай ССР ёй прысвоена ганаровае званне заслужанай настаўніцы БССР.



Многастаночніцы

М. ШВАРЦ

Дзяўчына спыніла станок і, паправіўшы валасы, пакінула шумны механічны цех. Яна спяшалася. Але, праходзячы калі размешчаных побач з цехам заводскіх парнікоў, на хвіліну спынілася. Тут вясна ўжо ўступала ў свае права. Радавала вока зялёная расада. Яна напомніла Людміле роднае сяло Васількава, калгасны агарод.

— А станок-жа стаіць! — запекаўлася дзяўчына і хутка пабегла ў ліцейны цех. Ад вагранак, залітых металам, ішла няспечальная гарачыня. Перакрываючы шум, Людміла паведамляла набалеўшае начальніку цеха:

— Станок стаіць, разумееце, тав. Когут! Колькі мы будзем чакаць дэталей?! А ў мяне — два станкі, і аваўязальства да 1-га Мая!

— Я не пакіну цех, пакуль не адправіце нам дэталей, — мне і Валянціне Барашковай. Я з ёю спаборнічаю.

Когут глядзеў на маленкі ліцейны зал. Хутка ён стане непазнавальным. У першым-же годзе новай пяцігодкі пачніць працаўца фармавальныя машыны, механізаваная земляробка, магутныя грузавыя краны. Яму хацелася расказаць аб гэтым дзяўчыне, супакоішь яе. Але дэталі... Больш дэталей трэба выпускаць сёняня, зараз іх чакаюць становішчкі, а значыць і малатарні, і сартыроўкі, прызначаныя для калгасаў, якія вядуць першую пасляваеннную сяўбу.

— Ідзіце працаўца, дэталі зараз прыплем, — сказаў начальнік цеха.

Вясені пёўлы венярок шуміць над цехавымі дахам, урываецца ў поўадыненныя дзвёры. Людміла Сіўцова пераходзіць ад аднаго станка да другога, папраўляе дэталі, прыстасаванні, счышчае жалезнью стружку. З гордасцю яна глядзіць на штабель акуратна складзеных дэталей.

І, нібы разгадаўши яе думкі, падышоўшая Валянціна Барашкова абдымае падругу:

— Дзякую, Люда, што дэталей лабілася. Цяпер можна спаборнічаць.

Людміла зірнула на цехавую дошку пачота, дзе побач з яе імем стаіць лічба «335».

— Нам-бы, Валя, Нікалай абаткаль!..

Разам з Нікалем Казіміравым яны сталі за станкі, вучыліся ў кадравікоў новай справе. Разам перайшлі на адначасове абслугоўванне двух станкоў. Гэта было ў незабыўныя лютайскія дні, калі моладзь цэха расыла справай адказаць на мудрую прамову правадыра перад выбаргчыкамі.

З таго часу многа новага абылося ў жыцці і працы кожнага з іх. З дапамогай тэхнарука цеха тав. Тамаркіна дзяўчата, па прыкладу Нікалая Казімірава, прыстасавалі на станках вымяральны інструмент, зажмы, дадатковыя рэзы. Яны навучыліся рацыональна размяшчаць ля станкоў дэталі, узорна падрыхтоўваць рабочае месца.

Затрудка станкоў расла бесперашынна. Імёны Людмілы Сіўцовой і Валянціны Барашковай — першых

многастаночніц на Гомельмашы — не выходзілі з заводскай і цэхавай дошак пачота.

... Гэта — новыя кадры. Здольныя, працаўітыя дзяўчата, — пісаў аб Сіўцовай і Барашковай у цэхавай насеценгазепе інжынер Тамаркін.

Ад 180 да 330 пропантаў — такая дынаміка росту прадукцыйнасці працы ў маладых многастаночніц. У гэтай дынаміцы, як у лістры, відаць рост новых кадраў, стваральнікаў матутнай тэхнічнай базы для нашай сельскай гаспадаркі.

Рабочыя размясціліся ля станкоў, спыненых на кароткі час. Людміла Сіўцова з захапленнем слухала даклад начальніка цеха тав. Канавалава аб пяпіголовым плане развіцця механічнага цеха.

Перад вачымі паўставала захапляючая карціна рэканструкцыі, тэхнічнага пераўбраення цеха. Ланцуг новых станкоў, грузапад'ёмныя краны, прасторы памяшканняў новага будынка праходзілі перад вачымі, як реальнае недалёкае будучае.

І калі далі слова Людміле Сіўцовай, яна нямелася падышла да стала. Яе, рэдка выступаўшую, выхаванку цеха, слухалі неяк асабліва ўважліва.

— Памятаеце, дзяўчата, якім быў наш цех, калі мы сюды прыйшлі, — гаварыла яна. — Памятаеце, як мы яго чысцілі, прыбіралі, як радаваліся першаму станку. А цяпер на-хаду дзесяткі станкоў. Шумна і весела ў нас. Нам расказалі, якім будзе цех праз пяць год. Такім, як у плане, ён і будзе! Прасторна тады будзе многастаночнікам. А мы іх падрыхтуем, і нямала.

Людміла дала слова навучыць рабоче на двух станках маладую свідроўніцу Валю Зінькевіч. З месі пачуліся слова адабрэння. Валя Барашкова заяўляла, што не адстане ад падругі. Не адстане і знатны токар Нікалай Казімірав.


Совецкія людзі прыступаюць да ажыццяўлення праграмы вялікіх работ.



Комсамолка Вера Цыркуль лепши токар Гомельскага суднарамонтнага завода (другая злева) навучае такарнай справе комсамолку Марыю Дзюндзікаву.



Благародства



А. ІВАНОВА

З Масквы па радыё трансліраваўся мітынг у абарону дзяцей ад фашысцкага варварства. Слова было прадастаўлена ўдзельніцы мітынга з Севастопаля. Многа цікавага пачула Марыя Антонаўна ў гэтым выступленні. Але да слёз усхваляваў яе расказ аб tym, што ў Севастопалі, дзе ні днём ні ўначы не змаўкае грукат гармат, дзе фашысцкія сцярвятнікі бамбяць з асаблівай жорсткасцю, — у гэтым горадзе жанчыны бяруць на выхаванне дзяцей-сірот і праяўляюць аб іх мацярынскія кlopаты.

— Якое благародства! — з захапленнем думала Марыя Антонаўна.

Увесь дзень была яна пад уражаннем гэтага выступлення. Аб Севастопалі яна наогул думала вельмі многа. Ці то з апісанняў мясцовасці ў пісьмах мужа, ці то таму, што там ішлі такія жорсткія бай, ёй здавалася, што муж яе знаходзіцца іменна ў гэтым горадзе-героі.

Вечарам, лежачы ў ложку, побач са сваім шасцігадовым сынам Ванюшам, які, пацлаваўшы яе, спакойна заснуў, Марыя Антонаўна ўспомніла, як уходзіла яна ў першыя дні вайны з Беларусі. Успомніла натоўп людзей на магілеўскім шасэ, ярасную бамбардыроўку.

Як моцна прыціскала яна тады да сваіх грудзей шасцігадовага Ванюшу, целам сваім хадзела ўберагчы яго. А што, калі-б ён, яе Ванюша, астаўся сіратой? Можа быць якая-небудзь жанчына падабрала-б яго на дарозе, прытуліла-б, замяніла маці.

Ну, а я, хіба-ж я не могу гэтага зрабіць? Праўда, мне нялёгка адной з дзіцем, многа прыходзіцца працаваць і на фабрыцы і дома. Але прытулі-ж мяне з Ванюшам чужия людзі ў першыя дні эвакуацыі...

Доўга ў туноч не магла заснуць Марыя Антонаўна. Назаўтра, прыйшоўшы з работы, яна напісала мужу пісьмо аб tym, што хоча ўзяць на выхаванне сірату, і запытала яго думку наконт гэтага.

З нецярплівасцю чакала яна адказу на сваё пісьмо. Прайшло больш месяца, а пісем не было. Перабоі з пісьмамі былі ўжо не раз, але да іх не магла прывыкнучь Марыя Антонаўна. Яна горача кахала мужа і пісьмамі яго жыла.

Аднойчы, калі Марыя Антонаўна прыйшла з работы, Ванюша ўзрадавана крыкнуў:

— А табе, мамка, пісьмо!

Яна падбегла да стала, скапіла канверт. Што гэта? Яе почырк. Яе пісьмо! Тоё самае, якое яна паслала мужу. На канверце быў надпіс палявой пошты: «Даставіць немагчыма». Марыя Антонаўна замерла. Яна не ведала яшчэ, што гэта азначае, але ў глыбіні душы адчула, што здарылася нешта страшэннае, непаправімае.

Яе рыданні спалохалі Ванюшу:

— Мамачка, чаго ты плачаш?

— Нічога, сынок, нічога, — скрэз слёзы адказала яна...

Праз два тыдні Марыю Антонаўну выклікалі ў ваенкамат, і яна даведалася, што муж яе — гвардыі сержант Міхаіл Іванавіч Пазнякоў у барацьбе з нямецкімі захопнікамі, правіўшы мужнасць і геройства, паў смерцю храбрых.

Ёсць людзі, якія ўмеюць скрываць сваё гора, глыбока затаіўшы яго. Марыя Антонаўна не належала да такіх людзей. Вельмі цяжка пераносіла яна вестку аб гібелі мужа. Дзе-б яна ні была, што-б ні рабіла, заўсёды думала аб ім...

Не раз яна перачытвала яго пісьмы. Здаецца, кожнае слова ведала напамяць і ўсё-ж яшчэ і яшчэ цягнула да іх.

Позна ўвечары, чытаючы пісьмы мужа, яна здзіважыла сваё апошняе пісьмо. Як чакала яна на яго адказу! Адказ... Які-б ён быў? Вядома, Міша парай-бы ўзяць на выхаванне дзіця. Вядома, ён быў-бы задаволен гэтым.

Зноў успомніла Марыя Антонаўна аб жанчынах Севастопаля. Хіба ім было лягчэй, хіба сярод іх не было ўдоў загінуўших воінаў?

— Узяць, узяць дзіця, ва што-б та ні стала! — рагыла яна.

... У дзіцячым прыёмніку было нямнога дзяцей. Ва ўсіх іх быў добры выгляд. Адчувалася, што дзяцей добра даглядаюць. Адна толькі дзяўчынка, гадоў пяці, выглядала горш за другіх. Яна была бледная. Але якія ў яе былі цудоўныя, блакітныя вочкі! Вялікія, яны здаваліся празрыстымя.

— Як завуць цябе, дзіцятка?

— Надзенька, — адказала дзяўчынка. І таму, як яна зацягнула «На-дзе-нька», Марыя Антонаўна зразумела, што іменна так звала яе маці.

З дазволу Гарадскога аддзела народнай асветы, Марыя Антонаўна забрала Надзеньку

да сябе. У прыёмніку яна даведалася, што маці яе памерла пасля цяжкай хваробы, а пра бацьку няма ніякіх вестак.

Ванюша вельмі ўзрадаваўся сястрычцы. Разам яны хадзілі ў дзіцячы сад, разам елі, гулялі. І гэта было вялікай уцехай для Марыі Антонаўны.

Зі мой Надзенька цяжка захварэла. Марыя Антонаўна не спала начэй, даглядала яе. Крызіс прыйшоў, і Надзенька пачала папраўляцца.

У выходны дзень, седзячы каля яе, Марыя Антонаўна пачула, што нехта ўвайшоў у дом. Гэта быў паштальён.—Вам пісьмо,—сказаў ён.

Марыя Антонаўна хутка разарвала канверт.

«... Паважаная тав. Пазнякова! — чытала яна.—Праз работнікаў дзіцячага прыёмніка я даведаўся, што Вы ўзялі на выхаванне маю дачушку Надзеньку. Вельмі Вам удзячны. Я шчасліў, што знайшоў сваю дачку. Думка

аб tym, што ў нашай краіне ёсьць такія патрыёткі, як Вы, тав. Пазнякова, падвойвае сілы ў нас — франтавікоў. Хутчэй-бы знішчыць фашысцкую гадзіну! Іду чы ў бой, думаю аб маёй дачушцы і Вас. Яшчэ раз вялікае дзякую. Многа, многа разоў пацалуйце за мяне маю Надзеньку.

Яе папа Дэмітрый Пакроўскі.
З вялікім нецярпеннем чакаю Вашага адказу».

— Надзенька, родная моя! — пісьмо ад папы. Марыя Антонаўна кінулася цалаваць дзяўчынку.

... Як толькі вызвалілі Беларусь, Марыя Антонаўна вярнулася на Радзіму. А праз год з фронта прыехаў тройчы ордэнаносец лейтэнант Дэмітрый Пакроўскі.

На вакзале яго сустракалі з вялікім букетам кветак Марыя Антонаўна з Надзенькай і Ванюшам.



Аб чым гаварылі на нарадзе

У красавіку гэтага года Цэнтральны Камітэт КП(б)Б правёў нараду загадчыкаў аддзелаў па работе сярод жанчын абкомаў, гаркомаў і райкомаў КП(б)Б. Даклад «Аб чарговых задачах па работе сярод жанчын у заходніх абласцях БССР» зрабіла загадчык аддзела ЦК КП(б)Б па работе сярод жанчын, дэпутат Вярхоўнага Совета СССР тав. Федасюк.

— Пастановай Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), — гаворыць дакладчык, — пры ЦК КП(б) Беларусі, абкомах, гаркомах і райкомах заходніх абласцей былі створаны аддзелы па работе сярод жанчын. Жыццё пасведчіла важнасць і неабходнасць гэтага рашэння.

Вялікую пягу да палітычнага жыцця праяўляюць жанчыны заходніх абласцей. Гэта наглядна паказвае выбары ў Вярхоўны Совет СССР, якія прайшли пры велізарнай актыўнасці жанчын.

У Вярхоўны Совет СССР выбраны сялянкі тт. Ігнацюк, Рапецкая, Лукаўская, якія ва ўмовах капіталістычнай Польшчы не маглі і марыць аб чым-небудзь падобным.

Тав. Федасюк падрабязна спыняецца на праробленай работе і прадстаічых задачах. Яна гаворыць аб неабходнасці выхоўваць жанчын у духу любvi і адданасці справе большавіцкай партыі і совецкай улады, растлумачыць жанчынам, што толькі совецкая ўлада, комуністычная

партия і вялікі Сталін вызвалілі насельніцтва заходніх абласцей з ярма польскіх памешчыкаў і каміталістаў.

Вялікая ўвага павінна быць удзелена выхаванию і вылучченню жаночага актыва. Многія жанчыны, у мінулым бяднічкі, батрачкі, працавалі ва ўмовах пашкай Польшчы ў шадполлі. Многія актыўна змягліся з нямецкімі захопнікамі ў часе Айчыннай вайны. Трэба вылучаць гэтых жанчын на кіруючыя пасады ў мясцовыя советы, кашаперацію, палітасветустановы.

Аддзелы па работе сярод жанчын павінны стаць цэнтрам палітычнай і культурнай работы, каб работніцы

і сялянкі малі звяртацца туды па ўсіх набалеўшых пытаннях.

— Выхаваўчая і агітацыйная работа сярод жанчын павінна быць мэтанакіраванай, — гаворыць далей дакладчык. Возьмем такое пытанне, як папулярызация Закона аб пяцігадовым плане. Треба растлумачыць жанчынам, што ў выніку ажыццяління яго, краіна напа не толькі залечыць раны, нанесеныя вайной, але і будзе значна пераўзыйдзен даваенны ўзровень як у развіціі прамысловасці, сельскай гаспадаркі, так і ў падпрыемстві матэрыяльнага добраўту народа. Работнікі аддзелаў па работе сярод жанчын павінны расказаць жанчынам аб неабходнасці іх асабістага ўдзелу ў ажыццялінні пяцігадовага плана, аб неабходнасці павышэння імі прадукцыі на практыцы.

Треба расказаць сялянкам, якое ветізаравае значэнне ў ажыццялінні сталінскай пяцігодкі мае чэснае выкананне абавязкаўстваў перад дзяржавай. Цяпер асаблівае значэнне мае выкананне плана па малакопастаўках. Кожная сялянка павінна зразумець, што здача малака дзяржаве з'яўляецца не свяшчэнным абавязкам.

Многа важных і цікавых пытанняў было ўзнята на нарадзе выступаўшымі ў спрэчках.

— Прапоўненая жанчыны заходніх абласцей не мелі магчымасці ва ўмовах панской Польшчы авалодваць пісьменнасцю, — сказала ў сваім выступленні тав. Сироткіна (Гродненскі абком КП(б)Б). Вялікая колькасць непісьменных жанчын быць яшчэ і цяпер. Яны самі жадаюць ліквідацію сваю непісьменнасць. У Мастоўскім, Валкавыскім і Гродненскім раёнах прыступілі да ліквідацыі непісьменнасці. Аднак, абласны аддзел народнай асветы недастаткова займаецца гэтым пытансцем.

— Мы дабіваемся, — гаворыць далей тав. Сироткіна, — каб сем'ям загінуўшых воінаў на фронтах Айчыннай вайны аказвалася пастаянная дапамога. Для іх арганізавана ворыва пахаці. Вядзецца вялікая работа па аказанию дапамогі дзеяцям-сіротам. Узяты на ўлік усе дзеяці, якія знаходзяцца на патраніраванні.

— Мне хочацца падзякаваць вяліката Сталіна за вызваленне жанчын заходніх абласцей, за тое, што ёй дана магчымасць разам з

усім совецкім народам жыць вялікай совецкай сям'ёй, — пачала сваё выступленне тав. Гаршэніна (Ленінскі раён, Шінскай області). У панской Польшчы беларуская жанчына не мела магчымасці вучыцца, працаўца вястаўшысці, быць настаўніцай. Толькі совецкая ўлада дала ёй гэтую магчымасць.

Тав. Гаршэніна падзялілася вони пытам работы сярод жанчын. — З першых дзён я распісала стварыць актыў з адданых, чэсных людзей, — гаворыць яна. — Пагутарыла з комуністамі і комсамольцамі раёна аб нашых задачах. Цяпер усю работу сярод жанчын мы праводзім сумесна. Расказываем аб вялікім Советскім Саюзе, папулярызуем калгасны лад. Мы дашамагаем нашым жанчынам узняцца да ўзроўню развіцця жанчын усходніх абласцей Советскага Саюза.

Вялікае месца ў сваім выступленні ўдзяліла тав. Шараева (Полацкі абком КП(б)Б) неабходнасці раслумачэння сталінскага пяцігадовага плана. — Мы стараемся прывіць жанчынам заходніх раёнаў праўильныя адносіны да працы.

— Велізарнае значэнне мае навуковая прафаганда з'яўшчыні, — гаворыць далей тав. Шараева. Нядаўна ў раённым цэнтры Пліса была прафытана лекцыя аб паходжанні жыцця на зямлі. Жадаючых паслухаць тэту лекцыю было вельмі многа, іх пават цяжка было размясціць у памяшканні.

Тав. Касцюк (Ляхавіцкі раён) расказала аб узрасточым палітычным кругазоры жанчын, аб іх імкненні ўступіць у комуністычную партыю. За першы квартал у партыю прынята 12 жанчын.

Гэта—лешныя стаханаўкі на вытворчасці і сялянкі-актыўісткі.

Таварыши Петрачэнка, Семеракова, Галубкова, Цюрміна, Калмыкова, Шатохіна гаварылі аб агітацыйна-выхаваўчай работе сярод жанчын, як актыўісткі дашамагаюць у работе дзіцячых дамоў, аб устройстве дзяцей-сірот, аб работе з актывам, аб арганізацыі соняцілістычнага спаборніцтва.

Амаль усе выступаўшыя ў спрэчках узімалі пытанне аб формах работы сярод жанчын, як лепшие арганізаціі—праз жэнсоветы, дэлегацкія сходы або туртковую работу.

— Я лічу, — сказала ў сваім выступленні намеснік загадчыка аддзела прафаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б тав. Захараўа, — што дэлегацкія сходы ў першыя годы існавання совецкай улады адыгралі вялікую ролю ў фактычным развязленні жанчын. Гэтыя арганізацыйныя формы сябе поўнасцю апраўдалі. Треба карыстацца імі і цяпер. Дэлегацкія сходы прывялі вялікую работу па выхаванню жанчын у горадзе і вёсцы. Многія дэлегаткі сталі дзяржаўнымі дзеячамі. Былыя дэлегаткі тт. Сімажэнкава і Маслава ўжо ў другі раз выбраны дэпутатамі Вярхоўнага Савета СССР. Далей тав. Захараўа падрабязна спыняеца на значэнні выхаваўчай работы сярод жанчын. Яна гаворыць аб вялікай ролі, якую павінны адыграть аддзелы па работе сярод жанчын.

У работе нарады прынялі ўдзел сакратары ЦК КП(б) Беларусі тт. Аўхімовіч Н. Е. і Гарбуноў Ц. С. Уздзельнікі нарады былі прыняты Старшынёй Савета Міністраў БССР і сакратаром ЦК КП(б)Б таварышом Панамарэнка П. Е.

**Няхай жывуць совецкія жанчыны—
актыўныя ўдзельніцы палітычнага,
гаспадарчага і культурнага жыцця
нашай краіны!**

Правільна карміце грудное дзіця

У першыя месяцы свайго жыцця дзіця павінна атрымліваць толькі такую ежу, якая мае ў сабе ўсе патрэбныя пажыўныя віщчэствы, і пры гэтым у такім выглядзе, у якім іх лёгка праглынуць, пераварыць і ўсвоіць. Такой ежай, прызначанай для яго самой прыродай, з'яўляецца мачярынскае малако. Але, каб грудное кармленне было сапраўды каштоўным для дзіцяці, трэба рабіць гэта правільна.

Грудзь трэба даваць праз пэўны адрезак часу, калі дзіця сапраўды галоднае. Страўнік дзіцяці невялікі; пераварванне ежы ў ім і перасоўванне яе са страўніка ў кішкі патрабуе пэўнага часу. Павінна прыці не менш трох гадзін, пакуль страўнік дзіцяці вызваліцца і будзе гатоў для прыняцця новай ежы; адзін раз у суткі страўніку трэба адпачываць не менш шасці гадзін. Гэты перапынак трэба зрабіць ноччу, каб і мачі магла адпачыць.

Размеркаваць кармленне лепш за ўсё наступным чынам. Калі дзіця недастаткова моцна ссе, яго трэба карміць сем разоў у суткі: у 6 гадзін раніцы, у 9 гадзін раніцы, у 12 гадзін дня, у 3 гадзіны дня, у 6 гадзін вечара, у 9 гадзін вечара і ў 12 гадзін ночы. Калі дзіця моцнае і добра ссе, яго трэба карміць шэсць разоў у суткі: у 6 гадзін раніцы, у $9\frac{1}{2}$ гадзін раніцы, у 1 гадзіну дня, у $4\frac{1}{2}$ гадзінны дні, у 8 гадзін вечара і ў $11\frac{1}{2}$ — 12 гадзін ночы. З пяці месяцаў дзіця трэба карміць пяць разоў у суткі: у 6 гадзін раніцы, у 10 гадзін раніцы, у 2 гадзіны дня, у 6 гадзін вечара, у 10 гадзін вечара.

Калі прамежкі паміж кармленнем захоўваюцца правільна, дзіця роўна-мерна наяддаецца і хутка прывыкае да гадзін свайго кармлення, як дарослыя прывыкаюць да гадзін абеда і вічэры. Калі дзіця да 12 гадзін ночы не прачнулася, можна яго не будзіць і зрабіць начын перарыў з 9 гадзін вечара да 3 гадзін ночы.

Трымаць ля грудзі трэба 10—15 мінут. Калі дзіця ссе больш, яно ўжо многа не высце. Прыйкладаць дзіця трэба па чарзе да кожнай грудзі; напрыклад, пры першым кармленні — да левай, пры другім — да правай і т. д. Толькі пры такім кармленні кожная грудзь накапляе дастаткова малака і дастаткова апаражняеца.

Існуе звычай сцэджваць малако перад кармленнем, асабліва калі мачі яго доўга не карміла. Робяць гэта для таго, нібы малако «застаялася», «перагарэла» і щодна для дзіцяці. Гэта няправільна. Не трэба сцэджваць пры кармленні іншыя супы, супы з супамі, супы з супамі і супамі. Можна рабіць кашу з шончай мукою, перш злегку падрумяніўшы яе на сухой патэльні.

Кісель. Клокву або іншыя ягады з разліку 2 столовых лыжкі на 1 стакан кісялю добра вымыць, абліць кіпятком і выціснуць сок. Рэшту варыць у вадзе, адціснуць праз марлю або тонкае сіта, да атрыманага ягаднага адвару прыбавіць цукру (2—3 чайнія лыжкі, у залежнасці ад гатунку ягад), і заварыць крухмалам (1 поўную чайнію лыжку на 1 стакан кісялю). Калі кісель гатоў, зняць яго з агню, злегку астудзіць і прыбавіць раней выпіснуты сырый сок. Можна гатаваць кісель з яблык і іншых фруктаў.

Як фрукты, так і буракі трэба націраць на дробнай тарцы, а наслідкі варыць, як паказана вышэй.

Рэдакцыйная камітэт: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА,
К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Карла Маркса, будынак ЦК КП(б) Беларусі. Тэл. — Кам. ЦК КП(б)Б — 1—42.
Заказ № 104. Друк арк. $3\frac{1}{2}$. Здана ў набор 2/V 1946 г. Падпісаны да друку 30/V 1946 г.

АТ 02177.

Друкарня ім. Сталіна, Пушкіна, 55.

Тыраж 10.000 экз.

нарыў, які можа быць на месцы зачвардзення.

Трэба старанна захоўваць чыстату пры кармленні грудзю: перад кожным кармленнем добра памыць свае руکі, пасля чаго вымыць грудзь і абмыць сасок чыстай кіпячонай вадой. Трэба пракладваць калі грудзі чистую палатніную анучку, яе трэба мяниць кожны дзень, пры мыці кіпяціць або прасаваць гарачым прасам; мыочыся, трэба штодзённа мысьшю і грудзі.

Да 5—6 месяцаў дзіця трэба карміць толькі грудзю.

У $5\frac{1}{2}$ — 6 месяцаў трэба пачынаць даваць дзіцяці прыкорм, загадзя парадуўшыся з урачом або патранажнай сястрой.

Ужо з чатырох месяцаў начынаюць прыкормаць дзіця да сырога гароднінага або фруктовага соку. У гэтым соку ёсць асаблівия віщчэствы — вітаміны, — неабходныя для правільнага развіцця дзіцяці.

Сок трэба гатаваць наступным чынам: сікру моркву або бурак, або яблыка абмыць, ачысціць, нацерці на дробнай тарцы, выціснуць праз марлю. Начынаюць даваць сок з адной чайнай лыжкі ў дзень, і, паступова павялічваючы, можна дайсці да 8—10 чайніх лыжак у дзень (падзяліць на два разы па 4—5 лыжак).

Першы прыкорм у 5—6 месяцаў звычайна пачынаюць з кашы, але гэта не абавязкова. Лепш пачынаць з фруктовага або гароднінага кісялю ці гароднінага шурэ.

Запомніце, як трэба гатаваць гэтую сістэму.

Манія каша. Ускіпяціць шклянку крыху пасоленай вады, усыпаць па-ступова 2 чайнія лыжкі манных круп і варыць на невялікім агні 15 мінут, увесе час памешваючы; дабавіць $1\frac{1}{2}$ чайнія лыжкі цукру і поўшклянкі малака; усё разам пракініць.

Можна варыць кашу з сухарнай мукою, прыгатаванай з белых сухароў, патоўчаных і прасеянных. Можна рабіць кашу з шончай мукою, перш злегку падрумяніўшы яе на сухой патэльні.

Кісель. Клокву або іншыя ягады з разліку 2 столовых лыжкі на 1 стакан кісялю добра вымыць, абліць кіпятком і выціснуць сок. Рэшту варыць у вадзе, адціснуць праз марлю або тонкае сіта, да атрыманага ягаднага адвару прыбавіць цукру (2—3 чайнія лыжкі, у залежнасці ад гатунку ягад), і заварыць крухмалам (1 поўную чайнію лыжку на 1 стакан кісялю). Калі кісель гатоў, зняць яго з агню, злегку астудзіць і прыбавіць раней выпіснуты сырый сок. Можна гатаваць кісель з яблык і іншых фруктаў.

Як фрукты, так і буракі трэба націраць на дробнай тарцы, а наслідкі варыць, як паказана вышэй.

Пюре. Моркву, бульбу, капусту і іншую гародніну разварыць у невялікай колькасці вады, працерці праз сіта, разбавіць вадкасцю; у якой варылася гародніна, і дабавіць поўчайнай лыжкі слівачнага масла.

Гэтым прыкормам паступова замяняюць грудное кармленне. Слачатку даюць кожнае з гэтых сістэм па 2 столовыя лыжкі, а потым з дні ў дзень павялічваючы порцію. Такім чынам, да 7 месяцаў дзіця кормяць пяць разоў: трэ разы яно атрымлівае грудзь, адзін раз — шклянку кашы і сыры сок, адзін раз — поўшклянкі гароднінага шурэ з маслам і поўшклянкі кісялю.

З 8 месяцаў пажадана прыбаўляць палавіну яечнага жаўтка, расціршы яго з гароднінай або кашай. Пюре можна часам разводзіць тлуштым мясным бульёнам, прыбаўляючы чайнай лыжкай тоўчаных пшанічных сухароў.

Новыя сістэмы трэба ўжываць па-ступова; пасля кожнай новай сістэмы пачакаць некалькі дзён і прасаць, ці добра дзіця яе пераварвае.

З $9\frac{1}{2}$ месяцаў, калі дзіця ўжо дастаткова добра прывыкла да новай ежы, яго паступова адву чаюць ад грудзі. Для гэтага прыкорм даюць трэ разы ў дзень, два разы кормяць грудзю. Апрача ўказаных вышэй сістэм, даюць таксама суп з працёртай гароднінай, кашы з розных крупу — аўсянай, трэчневай або рысовай. При прыгатаванні кашы гэтыя гатункі крупу трэба стаучы ў сухім выглядзе або працерці праз сіта ўварным выглядзе.

У гэтым узросце карысна даваць замест аднаго з кармленняў творог па столовай ложцы ў дзень; творог расціраюць з $\frac{3}{4}$ шклянкі цэльнага малака і з сухаром. З $10\frac{1}{2}$ месяцаў яшчэ адно грудное кармленне замяняеца шклянкай малака, або прастаквашы, або чаю, кофе з малаком, з сухаром або пячэннем.

Калі дзіцяці будзе калі года, можна адміністраваць і апошніе грудное кармленне.

При такай паступовай замене грудных кармленняў прыкормам, адніще ад грудзі праходзіць бязбольна для дзіцяці і для мацеры.

Летам аднімаць дзіця ад грудзі нельга, бо пры паносах, якія часта бываюць у дзіцяці летам, грудное кармленне з'яўляецца незамянім лякарствам. Тому, калі дзіцяці споўніцца год вясной або летам, трэба да восені прадаўжаць карміць яго грудзю два разы ў дзень. Нельга таксама аднімаць ад грудзі дзіця ў часе яго хваробы.

Цэнтральны інстытут санітарнай асветы Міністэрства аховы здароўя СССР.

Цана
1 руб. 50 кап.

2/594.

ВЫХОДЗІЦЬ 1 РАЗ У МЕСЯЦ

3800

594



На беразе Свіслачы.

Фотаэцюд І. Рабіновіча.